

ЗВЯЗДА

№ 43 (3151) Субота, 23 лютага 1929 г. | Орган Цэнтральнага Кам. і Мен. Кам. Камуністычнай Партыі (б) Беларусі | Штодзённая газэта. Гоў выд. XIII

УЗМАЦНЯЙЦЕ МАГУТНАСЬЦЬ ЧЫРВОНОЙ АРМІІ--УЗБРОЕНАЙ АПОРЫ ДЫКТАТУРЫ ПРАЛЕТАРЫЯТУ

11 год Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі

Да ўсіх чырвонаармейцаў, палітычнага і каманднага складу БВА

У дзень адзінаццатай гадавіны свайнага існавання Чырвонай арміі ЦК КП(б)Б шле палкае бальшавіцкае прывітаньне аднаму з лепшых сталёвых атрадаў Чырвонай арміі—часьціям БВА.

Чырвоная армія, створаная Ленінскай партыяй пад непасрэдным кіраўніцтвам Леніна, з гонарам выконвала тыя задачы, якія ўсклаў на яе вялікі Кастрычнік, як на ўзброены атрад сусветнай рэвалюцыі.

Адданасьць справе вызвалення працоўных ад уціску капіталу, адданасьць справе барацьбы за сусветны камунізм былі заўсёды тымі баявымі штандарамі, пад якімі чырвоныя байцы перамагалі ворага на шматлікіх палях грамадзянскай вайны.

Геройская Чырвоная армія ўпісала шмат слаўных старонак у гісторыю клясавай барацьбы, у гісторыю рэвалюцыйнага гэрэйзму.

Толькі глыбокае разуменьне ідэй інтэрнацыянальна-пралетарскай салідарнасьці, толькі шчырае адданасьць інтарэсам пралетарыяту далі магчымасьць Чырвонай арміі справіцца з такімі задачамі, якія паставіў перад ёю рэвалюцыйны пралетарыят у час вялікага Кастрычніка.

Рабочыя і сяляне БССР добра ведаюць аб тэй вялікай ролі, якую адыграла Чырвоная армія ў справе вызвалення Беларусі ад імпецкага ануванта, польскага пагромушчына і белагвардзейскіх драпежных бандытаў.

І зараз, калі савецкая краіна занята сацыялістычным будаўніцтвам, Чырвоная армія стаіць на варце заваяў Кастрычніка, на варце сацыялістычнага будаўніцтва, на варце межаў Савецкага Саюзу і на варце перамогі ў вайне пагрозы

Да XI гадавіны Чырвонай арміі

Чырвоная армія развілася ў вагні грамадзянскай вайны, як прылада самаабароны пралетарскай дыктатуры. Створаная рукамі рабочых, яна азьвілася ўвасабленьнем моцнага саюзу пралетарыяту і працоўнага сялянства, братэрскага саюзу працоўных і прызначаных усіх нацыянальнасьцяў.

Свайг гераічнай барацьбой у выключна цяжкіх умовах супроць аб'яднаных сіл міжнароднага імперыялізму, яна заваявала заслужаную найглыбейшую любоў працоўных і прыгнечаных усёго сьвету. Аснова яе баявой магутнасьці—яе адкрыта-клясавы характар, клясавая агуртаваньне яе байцоў, кіраўніцтва бальшавіцкай партыі, сапраўднага арганізатара перамогі і посьпехаў Чырвонай арміі.

З якімі вынікамі сустрэка Чырвоная армія свайг XI-ую гадавіну? Мінуты год прамоў пад знакам сацыялістычнага ўмацаваньня пралетарскай дыктатуры. Вырасла актыўнасьць рабочае клясы, умацаваўся саюз яе з сялянствам, умацаваўся бядняцка-серадняцкі блэк у вёсцы. Гэтыя посьпехі забяспечылі далейшы рост і ўмацаваньне Чырвонай арміі, як арміі пралетарскай дыктатуры.

Аб гэтым можна судзіць хаця-б па самым павярхоўным аглядзе стану войск Беларускае Вайсковае Акругі.

Так, сярод не каманднага складу мы маем рост ліку рабочых з 24,9% у 1927 г. да 31% у 1928 г., прычым процант гэты ў пасобных праслойках падлімаецца да 50%. Калі-ж узьць разам рабочых і сялян, дык лік іх хістаецца паміж 80 і 90%. Да гэтага треба дадаць, што моцна павялічылася насычанасьць камскладу камуністамі; парт'ядро складае больш паловы камскладу.

Гэта вельмі над'ўна гаворыць аб умацаваньні пралетарскага партыйнага касьцяка, г ан аб клясавым умацаваньні Чырвонай арміі.

Побач з посьпехамі нашага сацыялістычнага будаўніцтва, мы маем вялікі ўздым актыўнасьці самых шырокіх мас працоўных, рост іх матар'яльнага добрабыту, іх культурных запатрабаваньняў і палітычных інтарэсаў.

Расьце палітычная сьпеласьць рэвалюцыйнага актывнасьці і сьвядомасьць чырвонаармейскіх мас.

За тры кварталы 1928 году ў пар-

тыю прынята больш людзей, чым за увесь 1927 г. Звыш 4.000 камуністых далі за гэты час партыі часьці БВА. Асабліва інтэнсыўна адбываўся рост ва лік новага папаўненьня. Значна ўзрасла армія ваякоўраў. За увесь 1927 год газета «Красноармейская Правда» атрымала 24.299 лістоў. За 10 месяцаў 1928 г. газэтай атрымала 34.049 лістоў.

Усё гэта разам узятае гаворыць аб росьце аўтарытэту ў чырвонаармейскіх масах, аб падтрыманьні апошнімі палітыкі партыі.

Нарэшце, важныя працэсы адбываліся ўнутры вайсковых партарганізацыяў БВА. Мы маем рост рабочага ядра з 35,4 проц. у 1927 г. да 45,5 у 1928 г. і адначасова зьніжэньне ліку служачых з 22 проц. у 1927 г. да 13,9 проц. у 1928 г. Адначасова бязупынна павышаецца пралетарскае ядро ў складзе ўсіх кіруючых партарганізацыяў. Больш чым палову складу партарганізацыяў складаюць чырвонаармейцы і малодны камсклад. Значна ўмацаўся сувязь партарганізацыяў з беспартыйнымі масамі.

Рост пралетарскага ядра забяспечвае далейшае ўмацаваньне ідэалігічнай устойлівасьці вайсковых партарганізацыяў; моцна ўдарыўшы спачатку па традыцыйнай апазыцыі, яны далі самыя рашучы адпор прамаму ўхілу і прымірэнству, не паслабляю-

чы барацьбы з асконкамі трацкізму.

За мінулы год часьці БВА дасягнулі вялікіх посьпехаў у стралковай падрыхтоўцы, паказалі добрую тактычную падрыхтаванасьць на манэўрах, павысілі свае тэхнічныя веды. Матар'яльна-бытавыя ўмовы жыцьця чырвонаармейцаў палепшаюцца.

Нямалаважным посьпехам да 11-й гадавіны азьвілаецца ўмацаваньне сувязі вайсковых часьцей з рабочымі арганізацыямі. «Агляд чырвонай казармы» ўскалжнуў шырокія масы рабочых. Пашырылася практыка ўзаемных наведваньняў, умацаўся пралетарскі ўплыў на казарму і дапамога з боку вайсковых часьцей справе валяваньня рабочых.

Гэту сувязь треба і ў далейшым рашуча ўмацаваць і пашыраць.

Чырвоная армія б'яглітаспа змагаецца з недахопамі быту і вучобы і тым з большым правам яна можа гаварыць у дзень свайго юбілею і аб сваіх дасягненьнях.

Чырвоная армія расьце і мацнее, як магутная зброя пралетарскай дыктатуры. У дні свайго сьвята яна шле гарачае прывітаньне ўсім працоўным. Яна пільна сочыць за ваеннымі падрыхтаваньнямі ворагаў Савецкага Саюзу. Яна ў кожную хвіліну гатовая аднаццаць на іх напад усё зьмішчаючым на сваім шляху ўдарам.

ВІНАКУРАУ.

Тэрытарыяльная сыстэма—аснова абарона-здольнасьці краіны

Працоўныя Савецкага Саюзу ўжо добра ўсьвядомілі сутнасьць тэрытарыяльнай сыстэмы, як асноўнай сыстэмы падрыхтоўкі ўзброеных сіл краіны. На практыцы некалькіх год мы пераканаліся, што тэрытарыяльная сыстэма сябе зусім апраўдала, што яна—у інтарэсах працоўных. Я хацеў-бы спыніцца на двух вытаньнях тэрытарыяльнага будаўніцтва: дапрызыўнай падрыхтоўцы і метадах здаровай работы. Толькі што праведзеная дапрызыўная падрыхтоўка ў часьціях Беларускай дывізіі маладняка 1907 г. нараджэньня паказала высокую палітычную сьвядомасьць і дысцыплінаванасьць дапрызыўнікаў, якая выявілася ў 100 проц. аўцы і вялікім інтарэсе да заняткаў.

Пераважная частка дапрызыўнікаў актыўна ўдзельнічала ў пра-за школьнай рабоце. Да 50 проц. іх выпісалі газеты на дом, 75 проц. няшчыменых павучыліся чытаць. Харчавальнае дапрызыўнікаў было забяспечана паўнасьцю, у асноўным за кошт дзяржавы. Треба яшчэ адзначыць увагу і клапацілівасьць да дапрызыўнікаў мясцовых партыйных і савецкіх арганізацыяў.

На жаль, у галіне міжзборавай работы больш недахопаў, чым дасягненьняў. Палітычны напрамак дэны, арганізацыйныя формы знойдзены. Задача—настойліва, энэргічна праводзіць іх практычна ў жыцьці. Нельга сказаць, каб грамадзянскія арганізацыі, якія ў першую чаргу адказваюць за гэту работу, у прыватнасьці органы палітасьветы, шчыльна і з належнай увагай падыйшлі да міжзборавай работы. Пільны і дырэктыўны дронна кантралююцца. Часта работа абмяжоўваецца толькі водпускам сродкаў.

Треба дабіцца таго, каб міжзборавая работа ўвайшла, як арганічная частка, у работу мясцовых палітасьветы і культурна-засвету прафсаюзу. Треба дабіцца таго, каб былі поўнасьцю абсталяваны ваенныя куткі ў хатах-чытальнях і рабочых клубах. Треба зьвярнуць увагу на падрыхтоўку кадру загадчынаў ваеннымі куткамі, ад гэтага будзе залежаць паспяховасьць разгортваньня масавай ваеннай работы. Треба дабіцца, каб камандзір запаса заняў належнае месца ян у міжзборавай рабоце, так

Камандуючы войскам БВА



5-га мая 1927 г. тав. А. І. ЯГОРАУ быў назначаны камандуючым войскам Беларускай Вайсковай Акругі. Адначасова тав. Ягораў азьвілаецца ўпоўнаваным РВС СССР пры Беларускам урадзе. Тав. Ягораў мае вялікія баявыя заслугі ў грамадзянскай вайне. Яшчэ ў 1918 г. т. Ягораў арганізаваў з партызанскіх атрадаў 9-ю армію і кіраваў ёю. У канцы 1918 г. тав. Ягораў камандаваў 10 арміяй, якая пад яго кіраўніцтвам правяла

Ваенная небяспэка—галоўная вось сучаснага міжнароднага становішча. Пралетары, працоўныя і прыгнечаныя ўсяго сьвету рыхтуй-

бліскуюю апэрацыю, разграміўшы белагвардзейскія казачыя палі, якія акружылі Царыцын.

У кастрычніку 1919 г., у самыя цяжкія для Савецкай рэспублікі дні, налі небяспэка пагражала Чырвонай сталіцы, т. Ягораў быў назначаны камандуючым Паўднёвым фронтом. Распрацаваны ім і вельмі добра праведзены плян наступленьня нашых арміяў на паўднёвым фронце сьпачыўся поўным парогам і на скізьчэньні вайны з Польшчай лініі даваў Пятлюраўскія банды.

Тав. Ягораў азьвілаецца адным з



Вучоба байца

УсеКП(б)—праводыр і арганізатар Чырвонай арміі. Цясьней

сацыялістычнага будаўніцтва, на вярце менавіта Савецкага Саюзу і БССР. Але пагроза вайны, пагроза новага ўзброенага нападу на рэспубліку працоўных патрабуюць ад Чырвонай арміі поўнай падрыхтаванасці, поўнай сталёвай загартаванасці чырвонаармейскага і камандна-палітычнага складу і поўнага аўладання тэарыйнай і тактычнай барацьбы. Гэтыя запатрабаваныя найбольш вымагаюцца ад часьцей БВА, якія сталяць у варот капіталістычнага Захаду.

ІК КП(б)Б упэўнены ў тым, што задачы, якія сталяць перад Чырвонай арміяй, будуць выкананы.

У XI гарадзінку існавання Чырвонай арміі ЦК КП(б)Б заклікае працоўныя масы БССР да яшчэ больш шчыльнай сувязі з Чырвонай арміяй, да яшчэ большай штодзённай увагі да бытавых патрэб чырвонаармейца і да ўзмацнення работ у шэрагах Асававіякіну.

Няхай жыве Чырвоная армія — узброены атрад сусветнай рэвалюцыі!

Няхай жыве адзін з сталёвых атрадаў Чырвонай арміі — часьці БВА!

Няхай жыве камуністычная партыя бальшавікоў!

ЦК КП(б)Б.

АД ЦВК БССР

Да ўсіх чырвонаармейцаў, камандзіраў, паліработнікаў Рабоча-Сялянскай Чырвонай арміі ў дзень 11-годзьдзя Чырвонай арміі

Прэзідыум Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту Беларускай Сацыялістычнай Савецкай Рэспублікі вітае байцоў, каманды і палітычны склад Рабоча-Сялянскай Чырвонай арміі з адзінаццацігодзьдзем існавання Чырвонай арміі.

З нячужаным у сьвеце гераізмам і энтузіязмам рабочыя і сяляне Савецкага Саюзу ў чырвонаармейскіх шынэлях галодныя і халодныя, але магутныя і пераможныя, сілай сваёй клясавай сьвядомасьці разьбілі золатапагонныя зграі белагвардзейскай і замежнай контр-рэвалюцыі ў гады грамадзянскай вайны, замацавалі дыктатуру пралетарыяту і далі магчымасьць усім рабочым і сялянам СССР заняцца мірным сацыялістычным будаўніцтвам.

Асабліва важнае значэньне маюць перамогі Чырвонай арміі для Савецкай Беларусі. Савецкая Беларусь вызвалілася з-пад улады акупантаў і стала вольнаю дзякуючы перамогам Чырвонай арміі. Моц Чырвонай арміі служыць вернай гарантыяй мірнага сацыялістычнага будаўніцтва рабочых і сялян Савецкай Беларусі.

Савецкая ўлада імкнецца гэтую магчымасьць мірнага будаўніцтва вынарыстаць для паліпшэньня жыцьця рабочых і сялян. Рабоча-Сялянская Чырвоная армія стаіць на вярце нашых межаў і ёсьць вярнейшы памочнік Савецкай улады ў гэтай справе.

Стоіце-ж і далей на вярце чырвоных рубяжоў і ахоўвайце мірную працу і будаўніцтва ваішчэ бацькоў, братоў, сястрычэр-рабочых і сялян Савецкае краіны!

Няхай жыве наша Рабоча-Сялянская Чырвоная армія!
Старшыня Цэнтральнага Выканаўчага камітэту БССР А. ЧАРВЯКОЎ.

Ва тры кварталы 1928 году ў пар-

УсеКП(б) — прарады і арганізатар Чырвонай арміі. Цясьней згуртуем баявыя рады вакол УсеКП(б) і яе ланіскага ЦК

Арганізатары перамог

Вьмяты і моцна пацёрты, а выцвёўшыя і словы, з напалоў сьцёртай пчалкай ён глядзеў на мяне з шклянкой вітрыны доўгім і выразным нумарам. Маленькая дзірка сьвязілася ў тым самым месцы, дзе канчалася апошняя лічка нумару і бурны вастылыя палкі крыві верою раснаваўліся ў бакі ад гэтай дзіркі.

Гэта дзірка зьявілася тады, калі белы генерал Ювэнці рыхтаваўся на белым кані ўехаць у чырвоны Пінск. У белы штаб прыгналі восемнаццаць палонных чырвонаармейцаў. Тоўсты паручык вышаў са штабу і зьявіўся да палонных:

— Ёсьць камуністы?

Васемнаццаць палонных маўчалі. Паручык пачырванеў і, ударыўшы правафлягтовага чырвонаармейца па твары нагайкай, зарыкаў:

— Пятрымка. Разьбяжы язык шомпалам у гэтых ваішчых абаранцаў.

Вось тады з сярэдзіны чырвонаармейскай шарэнгі пачулася гэта насьмешлівае:

— Не затрудняйце сябе шомпалам, пан паручык. Я скажу ўсіх камуністых...

— Н-у-у...

Восем камуністых з вырванымі языкамі ўжо дрыгаюць нагамі пад тоўстымі сасновымі суччамі ўздоўж Ябурскае шаны, а дзеянты і апошні камуністы стаіць зараз перад вамі і шлое вам у твар.

Вось у гэты яркае самы момант і прасьвідрыў дрыжачы ад злосьці маўзер маленькі шэры партызан і гарачая ліпка кроў заліла прозьвішча, што вначылася на ім.

— Сваім перамогамі Чырвоная армія абавязана палітыка-асветнай ра-

боце ў яе радок.

Гэтыя ланіскае словы лепш за ўсё выкрываюць тую спружыну, якая кідала галодных, абарваных, замучаных ваішчых чырвонаармейцаў на непрыступныя перакопскія валы, якая арганізавала партызанскую сьмеласьць неабудзанных, неарганізаваных Чалавечых.

Шэраўкі, прастрэлены партызанскі — гэта маленькая частка той вялікай спружыны, якая арганізавала і лепшай сваёй крывёй аталчала перамогі на франтах грамадзянскай вайны. Імя гэтай спружыны — камуністычная партыя Усяго 278 тысяч (ці 34 проц.) лепшых сваіх сыноў трымала ў 1920 годзе камуністычная партыя ўзброенымі. 278 тысячам партызанцаў была дана партыйная баявая задача: асабістым сваім прыкладам весці Чырвоную армію да перамог.

Мірная перадышка дала вайсковым камуністам другую абстаноўку, але задачу пакінула ранейшай.

— Асабістым прыкладам весці Чырвоную армію да надыходзячых перамог. Быць тым ядром, вакол якога цементуюцца чырвонаармейскія рады!

6.300 партыйных ячэек выконваюць зараз гэту баявую задачу, вядуць напружаную работу па ўмацаваньні баявой магутнасці Чырвонай арміі, па павышэньні палітычнага і культурнага ўзроўню чырвонаармейцаў. Сто тысяч камуністых і, прыкладна, столькі-ж камсамольцаў дапамагаюць каманднаму складу ў выхаваньні чырвонаармейскай масы, у дасягненьні непахіснай, сьвядомай вайскавай дыцыпліны, у паліпшэньні гаспадарчага і культурна-бытавога жыцьця часьцей.

Н. В.

Вучоба байца

Чырвоныя „чэрці“

Царскі генерал Кудэпаў, які камандаваў арміяй Урангеля, атрымаўшы весткі, што 4-я кавалерыйская дывізія Чырвонай арміі разбіла яго пяхотныя палкі і заняла станцыю Аляксандраўка, не паверыў гэтаму паведамленьню.

— Гэта немагчыма; раніцою чырвоныя чэрці знаходзіліся ў вярстах ад станцыі.

Белагвардзейскі генерал прымушаны быў нават гэтаму. Ён ледзь паспеў бесьці ў цяжкі і ўцячы ў тыл.

Пад напорам Чырвонай конніцы Урангелеўчы пачалі адступленьне, імкнучыся прарвацца ў Крым. Па дзьве брыгады 4-й дывізіі насідалі 4 белагвардзейскія корпусы, падтрыманьня броня-машынамі і кулямэтамі. Больш сутак бязупынна цягнуўся бой. Рэвалюцыйны фронт некалькі раз прарываў дывізіі адступаць — не ў чалавечых сілах вытрымаць напор пэлай арміі. Але дывізія не адступала. Толькі тады, калі два разы быў паранены сам вядзьмак, калі былі забіты камандзіры брыгад, калі выйшлі са строю амаль што ўсе камандзіры палкоў і эскадронцаў, — толькі тады адыйшла 4-я кавалерыйская.

**

Хто-ж камандаваў 4-й коннай дывізіяй у тым памятным, назвычым на цяжкіх дні. Нацлямам быў таз. Цімашэнка, які зараз камандуе М-скім конным корпусам і зьяўляецца начальнікам гарнізону Гор. Менску. Сем раз паранены ў баіх, ён паказаў у грамадзянскай вайне бяспрыкладную адважасьць, рэвалюцыйную вытрыманасьць і энэргію. Былы селянін, ён зьяўляецца сапраўдным чырвоным камандзірам Рабоча-Сялянскай Чырвонай арміі.

Траба зьяўляць увагу на падрыхтоўку кадры загадчыкаў ваеннымі куткамі, ад гэтага будзе залежаць паспяховасьць разьгортваньня масавай вайскавай работы. Траба дабіцца, каб камандзір запісаў заняў належнае месца як у міжэборавай рабоце, так і ў ваеннай падрыхтоўцы працоў-

ЛАКЦЕНАУ
— камандзір М-скай Беларускай дывізіі.



Быт байца

Будзёнаўцы ў Растове

Студзень 1920 году. Цяжкі, надзвычайна джыкі год. «У Растове» — быў кінут матуцкі вокліч на коннай арміі.

6-я дывізія зараз-жа рушылася на Растов, 4-я — у Нахічавань. Палкі рухаліся вобмацкам, шукаючы дарогу. Пралетарыят Растову ўжо чакаў прыходу чырвоных байцоў і напера-

кор загадам белага камандваньня, пушыў электрастанцыю, сыгналізуючы электрычнымі паходнымі буржуа раласць блізкага вызваленьня. Сьвятлочы Растову запумеў у патаках электрычнага сьвятла. Заснавалі трамвай перапоўненыя афіцэрамі і прыбранымі паненкамі, вуліцы былі поўны пасьвятляючым прыбраным мяшчальскім жыхарствам і палгуляўшымі афіцэрамі. У прыгульных квартарах зьвінелі кілішкі ў гонар белых палкоў.

А в гала, увечары дывізіі коннай арміі ўвайшлі ў бязлюдныя акраіны Растову і Нахічавані. Разьезды іх прайшлі к цэнтру. Афіцэры, натэкаючыся на іх, пагардліва і груба абрываўлі ваішчых чырвоных байцоў, выпрабуючы свае плечы з залатымі пагонамі, — глядзі, моў, в кім маеш справу... Але потым, пачуўшы слова таварыш, гублялі чалавечы аблічча. Паслыя першых хвілін дайка сумяціны і павікі, групы афіцэраў і добраахвотнікаў пачалі супраціўляцца. У Растове распачаўся жорсткі вулічны бой. Крок за крокам, сьпешыўшыся, конныя байцы адліскалі рэшткі белых да вакзалу і Дону.

Пад рапіну, на беразе Дону ад Аксайскай у Нахічавань увайшлі 2 белыя палкі і пачалі націскаць на палкі 4-й кавалерыйскай дывізіі. Т. т. Варашылаў і Будзіны асабіста кіравалі боем. Аднашоўшы на акраіну гораду і сьпешыўшыся, палкі перайшлі ў контр-атаку. Белыя ня вытрымалі націску, не паспелі адыйсьці за Дон і здаліся. Толькі адзін аўтабранаўскі прарваўся к Дону, узьехаў на лёд і... пашоў на дно.

Да поўдня 9-га студзеня Растов, сталіца белага поўдня, быў капітакова ачышчаны ад белых і канчаткова зрабіўся пралетарскім цэнтрам Савецкага Паўночнага Каўказа. З агляньцем Растову арміі Дзвінікіна былі падзелены. Частка адступіла ў Крым, другая — за Дон. Чырвонаму войску прышлося амаль 2 1/2 месяцы весці жорсткае амальнае з часткамі Дзвінікіна, што адыйшлі за Дон.

У XI гарадзінку нашай Чырвонай арміі мы з усёй катэгорычнасьцю назімаем падкрэсьліць, што наша мірная палітыка ва ўмовах капіталістычнага ахружэньня Савецкага Саюзу пачынае апрацаваць на ваенную моц.

га міжнароднага становішча. Пралетары, працоўныя і прыгнечаныя ўсяго сьвету, рыхтуюцца да вайны з імперыялістымі

у вясну 1920 г. у часе вайны з Польшчай, тав. Ягораву камандаваў паўднёва-заходнім фронтам і па канчатковым пераможам Польшчы ліквідаваў Пятлюраўскі банды.

Тав. Ягораву зьяўляецца адным з арганізатараў 1-й коннай арміі і ганаровым чырвонаармейцам. За баявыя заслугі тав. Ягораву ўзнагароджаны трыма ордэнамі Чырвонага Сьцягу, ганаровай баявой зброяй. У грамадзянскую вайну быў два разы паранены.

Камандуючы войскамі БВА зьяўляецца членам РВС СССР і членам Савецкага ЦВК.

Дэмабілізаваныя — будаўнікі калектыўнай вёскі

«Мы парашылі паслы выхаду з арміі арганізатараў калектыўнаму гаспадарку. Наоцяпер запісалася 23 таварышы. Большая частка з нас — беднякі і батракі. У вёсцы ў нашых бацькоў ёсьць хаты і інвэнтары, але там няма месца, каб разгарнуць нашу працу».

Так пісалі ў НКЗ 23 чырвонаармейцы адной з часьцей БВА. Перад зьвальненьнем у доўгатэрміновым водпуску іногія чырвонаармейцы прынялі цвёрдае рашэньне зьліць павоўаму. Пастановы XV-га зьезду Камуністычнай партыі былі тым штуршком, ад якога пачалася «калянальная эпідэмія» ў чырвонай кавалерыі. І зараз тысячы адпускікоў праводзяць калектыўнаю ў вёсцы.

Вось Буаорган і Бісараў, хадакі ад чырвонаармейскай перасяленчай арцылі М-скага канвойнага палка, паехалі ў Далёка-Усходні край падукаць і замацаваць за арцелью вольныя землі. 11 членаў арцылі «Чырвонаармейскі Шлях» адрааў-я пасыла зьвальненьня накіраваліся туды для супольнай работы.

Пагранічнаю аднаго з атрадаў Беларускай Вайскавой Акругі падлягнула на Урал. Падумалі яны, падлічылі і адкрылі запіс у калгас. 40 пагранічнаў пасыла зьвальненьня зьявіліся калектыўнаю гаспадарчай на Уральскай краіне.

Паўночны Каўказ ужо даўно атчыўся асяродкам калектыўнасьці. І зараз пята ў калгасе сярэд чырвонаармейцаў Паўночна-Каўкаскае Вайскавае Акругі — вайліца. Для сацыялістычнага калектыўнасьці ў Фэстках акругі былі створаны групы арганізатараў-калгаснікаў. Земадлеся дапамог чырвонаармейцам алушчкіном арганізавацца і даў ім зямлю.

Група чырвонаармейцаў М-скага стралковага палка БВА ўжо наклапанілася для сябе аб участку зямлі ў Сампалацкай губ. Другая група адпускікоў пасыла халадніцтва аб надзяленьні зямляў у Самірэчанскую губ.

Шмат пачэй ня спалі чырвонаармейцы М-скага Вагунскага палка. Моцна сядзела ў галовах камуна. Абмазгавалі, наладжвалі наралы, дарабілі партыячкі, палітрукоў, каманднае і, нарэшце, 25 чырвонаармейцаў урачыста прылажылі сваю руку да арганізатывага прэтанолу. Так нарадзілася «камуна імя Вагунскага палка».

Чырвонаармейскім камунам пачаў партыя і ўся наша савецкая грамадзкаясьць пачынае акаваць шырокае падтрыманьне. Пры гэтым падтрыманьні чырвонаармейскія мінны над дэдаўскаю адлінасабонаю ўрохпалёную палоску будуча акаваць грунтоўна. І гэта толькі першыя мінны. Чырвоная армія даць новыя дэаенткі і сотні новых чырвонаармейскіх фарментаў садмыліскай.

АСОАВІАХІМ--ШКОЛА РЭЗЭРВАУ ЧЫРВОНАЙ АРМІІ

Максымум увагі ваянізацыі насельніцтва

Зараз Чырвоная армія налічвае ў сваіх радок 562 тысяч чалавек. Гэта зусім невялікая лічка, калі ўлічыць разьмер тэрыторыі і насельніцтва СССР.

Мы за апошнія гады імкнуліся скарачаць нашы ўзброеныя сілы. Савецкі ўрад няўхільна праводзіў і праводзіць палітыку міру.

Ці так стаіць справа ў нашых заходніх суседзях? Колькасць салдат Польшчы, Румыніі і Прыбалтыцкіх краін за апошнія 5 год павялічылася на 15 проц. Усяго нашы заходнія суседзі сёння трываюць пад стрэльбай каля 600 тысяч байцоў.

Апрача настаяных арміяў нашы суседзі маюць буржуазна-фашысцкія саюзы, напрыклад: У Фінляндыі на 3 з пал. млн. насельніцтва 144.000 чалавек — вайскова-грамадзкіх арганізацыяў «Шуцкор», «Лотна Сьвяд», «Бойскаўшчы». У Эстоніі на 1 мільён на-

лічвае да 25.000 чалавек. У Латвіі на 1.850.000 насельніцтва вайскова-грамадзкіх арганізацыяў — «Арганізацыя Абароны», «Саюз Абароны» і іншы. — налічваець да 37.000 чал.

У Польшчы на 30 млн. насельніцтва ёсьць 9 вайскова-грамадзкіх арганізацыяў — «Стралковы Саюз», «Легіён Польскай Рэспублікі», «Саюз б. польскіх вайскоўцаў Віленскага ваяводства» і г. д. Апрача таго ёсьць спецыяльная арга-

нізацыя «Ліга процінаветранай абароны дзяржавы». — (ЛОПН). Усе гэтыя арганізацыі досыць імпампалікія, толькі адзін «ЛОПН» налічвае да 300.000 чал.

Як-бы мы ня імкнуліся да міру, да скарачэньня выдаткаў на ўзброеныя сілы, небяспека вайны пагражае сьвету. На нашы прапановы аб скарачэньні арміі, аб разбраеньні часткова ці поўнасьцю, буржуазія адказвае ўзмоцненым уз-

браеньнем сіл.

Магутнасьць Чырвонае арміі мае для нас вялізарнае значэньне. Чырвонай арміі патрэбны падрыхтаваныя рэзэрвы.

Усе гэтыя рэзэрвы траба рыхтаваць без асабліва вялікіх затрат народных сродкаў, а шляхам грамадзкай дабраахвотнасьці. Такую работу праводзіць арганізацыя Асоавіахім, якая налічвае на сёння на СССР каля 4 млн. чалавек, а на Беларусі каля 152 тыс. чалавек. Але гэтая работа (падрыхтоўка рэзэрваў) праводзіцца ня як належыць, мы далёка адсталі ў справе ваянізацыі ад грамадзкіх арганізацыяў Польшчы, Фінляндыі, Эстоніі і г. д.

У XI гарадзінку нашай Чырвонай арміі мы з усёй катэгорычнасьцю назімаем падкрэсьліць, што наша мірная палітыка ва ўмовах капіталістычнага ахружэньня Савецкага Саюзу пачынае апрацаваць на ваенную моц.



НАПЯРЭДАДНІ ДЗЯРЖАУНАГА ПЕРАВАРОТУ У ПОЛЬШЧЫ

Пасля доўгіх хістанняў, унутраных спрэчак, саркі і ўзаемных крыўд, беспартыйны блёк супрацоўшчына з уладам распрацаваў і ўнёс, нарэшце, ў сойм праект перагляду польскай канстытуцыі.

Старая г. яваная саваківоная канстытуцыя 1921 г. была сфабрыкавана пад уплывам двух галоўных фактараў: бізунатнага страху польскай буржуазіі перад рэвалюцыяй і жадаўня зменшыць умяну таганаснага дыктатара Пілсудзкага, якому тады польская буржуазія яшчэ неадарвала. Вось чаму саваківоная канстытуцыя была створана па ўзору «вялікіх эўрапейскіх дэмакратыяў» з усім арсеналам дэмакратычнай і лібэральнай фразеалогіі. У аснове старой канстытуцыі ляжыць пэдадэ ўлады на выканаўчую (прэзідэнт і кабінэт містраў), законодаўчую (сойм і сэнат) і судовую, пры чым мелася, зразумела на ўвазе, што суд будзе незалежным ад ураду. Канстытуцыя не прадстаўляла праміжнату ніякай фактычнай ўлады. Урад цалкам залежаў ад парламанту, які зьяўляўся фактычнай запанадаўчай і кантралюючай уладай.

8 год існавання сойму і старой канстытуцыі ў дастатковай меры давалі народным масам, што ніводнага з свабод, якая гарантавана канстытуцыяй, ня была фактычна праведзена ў жыццё. Замест свабоды нацыянальнага разьвіцця, Польшча зрабілася панаказальна турмою для насяляючых яе народаў. Замест гарантаванай свабоды сумленьня, рабочыя масы атрымалі біау, кулю і перапоўненыя палітычнымі зьяждзенымі турмы. Гарантаваны на пачэр 8-мі гадзінныя работы дзень аказався фіктыўны, бо годзі і тэрор прымушаў рабочых працаваць па 12, а велікі часта і па 16 гадзін у дзень, як напрыклад, у Лодзі. Парламант зрабіўся месцам самых гразных палітычных змаганьняў махінацыяй. Выбары праводзіліся пры дэпамазе тэрору і хабару.

Масы ня адчувалі ніякіх канстытуцыйных свабод. Правамі і інтарэсамі народных мас народныя прадстаўнікі ганьдлівалі ў сойме туртам і ў розьніцу.

Праўда, ня глядзячы на тэрор і ўсе скарніены, рэвалюцыйныя рабочымі і сялянна, а чоткова і аднаменшасцім усё-ж удавалася прародзіць у сойм мінімальную колькасць сваіх прадстаўнікоў, якія атрымалі магчымасць панадаць сьвету з парламанцкай трыбуны праўду аб гало-

це і экслэатацні рабочих мас, аб горкім лёсе пазбаўленага зямлі сялянства, аб паліцейскім тэрору ў акупаваных вобласцях. Але закон аб дэмакратычных свабодах пісаны ня для прадстаўнікоў рэвалюцыйных рабочых і сялян. Напераконт усім законам аб дэпутаткай недатыкальнасці, польска буржуазія амгла расправацца з дэпутатамі-рэвалюцыянерамі. Быў кінуты за краты трыбуна польскіх сялянскіх мас—Домбаль. Папаў у турму—гордасьць рабочае класы Польшчы—чыгуначнік Лянуцкі. Правакацыя прымусіла ўчыць з Польшчы дэпутата Крулікоўскага. Палалі за краты дэпутаты-рэвалюцыянеры Беларускай Грамады—Тарашкевіч, Мятла, Рак-Міхалюскі і Валашын. Пасаджаны ў турму дэпутат незалежнай сялянскай партыі Галавач. Рэштка дэпутатаў гэтай партыі—Баяводзікі і Бэлін выратаваліся ўцекам за мяжу. Уцёк напярэдадні арышту дэпутат камуністчнай фракцыі Сахаці. Не паспелі ўчыць і папаў у турму камуністчны дэпутат-гарняк Дамброўскага раёну Бачынскі.

Вось як выглядалі на пракстыці парламантарызам і дэмакратычныя свабоды ў Польшчы да фашыскага перавароту Пілсудзкага.

Два з лішкам гадзі кіруе краінаю пілсудчына. Краіна цёвэра пераведзена на фашысцкія рэйкі. Парламант зрабіўся цацка ў руках фактычнага дыктатара Пілсудзкага, які штодня і кожную гадзіну адзекуецца над ім. Чого варта адно мінулагадоўне ліпнёўскае інтэрвю, ў якім Пілсудзік проста назваў сойм «сборнішчэм шлюх» (даслоўна). Уся ўлада сканцэнтравана ў руках пераможнага дыктатара. Яго калясьніцу абкружаюць самаі рэакцыйныя элементы з польскіх абшарнікаў і капіталістых. Фашызм і аднасобавая дыктатура лўна сьвяткуюць перамогу груба папраючы без усялякага прыкрыцця ўсе ілюзіі і шырмачкі парламантарызму і дэмакратыі.

Зараз пілсудчыкі рашылі, што падшоў момант узаконіць фактычнае становішча рочаў. Пілсудзікі рашыў даць краіне новы правапаралак і прадкытанаў прае сваіх падручных і беспартыйнага бабку новую канстытуцыю.

Няма чаго асабліва ўдумвацца і ўчытвацца ў новую канстытуцыю. Яна ня столькі прадукт юрыдычных хітрасьпялчэньняў, колькі дакумант фашыскага цынізму і салдафонскай грубасці. Яна ўзаконьвае ўсё тое, што да гэтага часу рабілася Пілсуд-

кім супроць закона. Уся ўлада пераходзіць у рукі прэзідэнта, якому наддана ўлада абсалютнага манарха. Сойм пакінуты толькі для відэмасьці, але ён фактычна зьведзены да нуля. Мала таго, што прэзідэнту дадана права ў любы момант закрыць адтэрмінаваць, ці наогул распустыць сойм, яму таксама прадстаўлена права апраставаць любую пастанову сойму. Больш таго, кожны дэпутат можа быць пасажаны ў турму, калі ў яго словах будзе ўгледжана паруньне дэпутаткай прысягі ці жадаўня абрацьці «годнасьць сойму». За любую прамову, якую міністар востыцы прызнае «нягоднаю» сойму, дэпутат бяз усялякіх фармальнасцяў можа быць пазбаўлены мандату і кінуты ў турму.

У друку і ў палітычных колах шмат гавораць аб надыходзячай барацьбе ў абарону дэмакратыі і старой канстытуцыі. Сапраўды, знайшліся абаронцы парламантарызму і аправа і алева. Нацыянальная дэмакратыя, якая была бабіта ў маі 1928 году пілсудчыкамі, якія вырвалі з рук эндакаў ія толькі ўладу, але і фашысцкі сьцеж, ваўляе сабе ворагам новай канстытуцыі, прапанаванай пілсудчыкамі. Нацыянал-дэмакратыя дастаткова цынічна, каб ня скрываць таго, што яна прыняла-бы новую канстытуцыю за блага, калі-б сама трымаю ўладу, але лічыць яе алом, калі ўлады нахадзіцца ў руках Пілсудзкага. «Левыя» групы, як ППС, Вызваленыя і Сялянскі Саюз выстаўляюць сабе прынцыповыя праціўнікамі новай канстытуцыі. Яны моў зьяўляюцца з новай канстытуцыяй і імя сьвятых прынцыпаў дэмакратыі. Але ў паряд фашыскага цынізму ўсе больш цяжка робіцца і «слевым» захаваць перад масамі сутнасьць сваёй прыроды. Усе выступленьні «слевых» у абарону дэмакратыі яскрава паказваюць, што нарыманцы апарат хлусьні і дэмакратычныя ілюзіі ім дорагі, як інструмант для барацьбы з масамі, нацменшасцімі і для падрыхтоўкі ваіны супроць СССР.

Такая сутнасьць барацьбы навокал канстытуцыйных пытаньняў у Польшчы. Правільна зьявіла камуністчына фракцыя ў сваёй дэкларацыі ў сойме, што не парламанцкай барацьбой і не парламанцкай пастановай будзе вынічана фашысцкая дыктатура ў Польшчы. Фашысцкая дыктатура будзе вынічана класовай барацьбой працоўных мас.

24 гады катаргі за спробу на замах на Булак-Балаховіча

БЕЛАСТОК, 20. У Беластоцкім акруговым судзе слухалася справа 7-мі беларускіх сялян па абвінавачанні ў прыналежнасьці да тэрарыстычнай арганізацыі і ў спробе на замах на вядомага беларускага атамана Булак-Балаховіча. Працэс гэты ўжо

раз адкладваўся з прычыны ня яўні ў суд Балаховіча. На гэты раз Балаховіч таксама не зьявіўся і прыслаў у суд пасьведчаныя доктары аб хваробе. Справа на гэты раз слухалася ў яго адсутнасьці. Двое пасудчых прыгавораны да 6-мі год турмы кожны, трое—да 4 гадоў турмы.

27.000 беспрацоўных у Верхняй Сілезыі

ВАРШАВА, 20. За апошні часначна ўзрасло беспрацоўе ў Верхняй Сілезыі. Лік беспрацоўных па афіцыйных вестках дасягае 27.000 чалавек. У сярэднім лік беспрацоўных

Адтэрмінаваньне двух палітычных працэсаў

ВАРШАВА, 20. У Львове адкладзены два палітычныя працэсы: 1) справа 32-х з Тэрнопільскага вышодзтва, якія абвінавачваюцца ў камунізьме і «даржаўнай здрадзе»; 2) справа 22-х жыхароў вёскі Гра-

Жыцьцё тав. Дабраджыяну ў нябясьпецы

Масавая дэманстрацыя рабочых перад будынкам ваеннага суду

ВЕНА, 21. Па вестках з Бухарэсту, там 13-га лютага адбылося масавая дэманстрацыя пад кіраўніцтвам рабоча-сялянскага бабку перад будынкам ваеннага суду за вызваленыя Дабраджыяну. Паліцыя разганала дэманстрантаў і шматлікіх арміставаа. Пад наішчым галадоўні Дабраджыню сауханьне яго маюцыйнай сьмерці назначана на 22-га лютага, г. зн. на 23 дзень галадоўч.

Частка румынскага друку сумна-

Грамадзянская вайна ў Афганістане

Аманула дзейна рыхтуецца да паходу на Кабул

ЛЕНДАН, 21. «Дэйлі Тэлеграф» паведамляе з Пешавару, што Аманула дзейна рыхтуецца да паходу на Кабул. Далей гавяцца паведа, што Алі Ахмэд-хан, які стаіць на чале джэ-лал-абадзкай групы, узяты ў палон племенем Гільзаі і будзе адпраўлен у Кабул. Дзе яго, відавочна, пакараць сьмерцю. (ТАСС).

ПЛЕМЯ ШЫНВАРЫ ПЕРАМАГАЕ
БЭРЛІН, 20. Нямецкі друк публікуе весткі з Дэлі, што племя шын-вары перамагае. Сьцьвярджваюць, што выбух у Джэ-лал-Абадзе—справа рук афіцэраў Аманула. (ТАСС).

ПАРЫЖ, 20. У мясцовых газетах апублікавана паведамленьне аб тым, што в Кабулу эвакуавана ўся французская калёнія за выключэньнем пасланьніка. (ТАСС).

ЛЕНДАН, 21. Паводле атрыманых вестак, ангельскія ваянныя самалёты эвакуавалі з Кабулу звыш 500 чалавек. Па словах «Дэйлі Тэлеграф» з чужаземцаў у Кабуле васталіся вараз толькі асобы, якія належалі да складу дыплёматычных місія.

ЧЭМБЭРЛЕН ВЫКРУЧВАЕЦЦА
ЛЕНДАН, 21. Аднакараччч ў палаче вобчыні на пытаньне, Чэмбэрлен стараўся абвергнуць ваяву афганскай

місіі аб тым, што над афганскай тэрыторыяй штодзённа лятаюць ня толькі самалёты, занятыя эвакуацыяй чужаземцаў з Кабулу, але і ваянныя ангельскія самалёты.

Адкараччч на другія пытаньні, Чэмбэрлен заявіў, што ангельскі ўрад ня прызнае ніводнага сучаснага ўраду ў Афганістане, але ангельскія прадстаўнікі ў Кабуле і Капдагары знаходзяцца «у неафіцыйных адносінах» з уладамі Хабіб-булы і Аманула па справах мясцовага характару. (ТАСС).

Узмацненьне дзейнасьці агэнтаў Бачэ-Сакао

ТЭРМЭЗ, 20. У гарадох Мазар-і-Шэрыфскай правінцыі, якая знаходзіцца на поўначы Афганістану, Таш-Кургане і Гейбаку адбыўся пераварот, якім кіруюць мулы, выступыўшыя ў якасьці эмісараў Бачэ-Сакао. Арыштавана мясцовая ўлада. Аднакарачччца ўзмацненьне дзейнасьці агэнтаў Бачэ-Сакао і ў іншых гарадох правінцыі. (ТАСС).

КАБУЛ, 19. Суды працягваюць прыбываць абязброеныя і аграбленныя джэ-лал-абадзікімі пляменнямі салдаты арміі Алі-Ахмэд-Хана. (ТАСС).

Японія фінансуе паўстаньне супроць Нанкію

ШАНХАЙ, 21. У зьвязку со зьяўленьнем Чжан Цзун Чана у Шаньдуні агэнты Та-Чун паведамляе, што Чжан Цзун-Чан і дзіяр аінфу-іскай клікі У-Гуан-Сін атрымаў ад японцаў значныя пазыкі. (ТАСС).

НЬЮ-ЁРК, 21. Як паведамляюць з Маніла (галоўны горад Філіпінскіх вясну) агульн вышаў у Чыфу (на паўночна-усходнім узьбярэжжы Шаньдунскай правінцыі) амерыканскі крэйсэр «Трэнтон».

Як перадаюць з Вашынгтону, амерыканскі консул у Чыфу патрабаваў адпраўкі крэйсэра для абароны амерыканскіх грамадзян. Атрымана паведамленьне, што армія генэрала У-Гуан-Сіна (рэакцыянер, лідэр японска-фільскага лібэру Аньфу) заняла горад Хуаньсі, які знаходзіцца ў 50 мільях ад Чыфу. Армія У-Гуан-Сіна ўрады замяняе сьцяг нацыянальнага ўраду сьцягам былага цэнтральнага пекінскага ўраду. (ТАСС).

Кітайскія прафесіюзы супроць японскага імперыялізму

ШАНХАЙ, 21. «Норд Чайна Дэйлі Ньют» паведамляе, што 73 прафесіюзы, якія аб'яднаюць 800.000 рабочых, апублікавалі адозву, дзе ганьбляць дзейнасьць японскага імперыялізму. Адозва зазначае, што ўрад павінен дамагацца эвакуацыі японскіх вояск да аднаўленьня япон-кітайскіх перагавораў. (ТАСС).

Фын Ю-Сян хворы

ШАНХАЙ, 21. Па вестках агнчтва Говень, увесь штаб Фын Ю-Сян, які зьведзіцца ў Пейнінг, выехаў у Хэнань. Як павеа агнчтва Го-Мін, Фын Ю-Сян сур'ёна хворы. (ТАСС).

Страшэнная катастрофа на падземнай чыгунцы

500 парэчаных і забітых

Адкрыцьце III Усесаюзнага зьезду навуковых працаўнікоў

21-га лютага ў Вялікай Залі палачу Працы адкрыўся III усесаюзны зьезд навуковых працаўнікоў. Старшыня Цэнтральнага Савету сэкцыі навуковых працаўнікоў акадэмік МАР прысьвяціў сваю прамову пытаньню аб ролі навуковага работніка ў сацыялістычным будаўніцтве. Пасля прамовы акадэміка Мара быў абраны прэзідэнт зьезду ў складзе 24-х чалавек. Сярод іх т.т. Кржыжанюскі, Луначарскі, Волгін, Лулол, акадэмікі Мар, Пакроўскі, Ольдэнбург і інш.

Ад імя ЦК Усе КП(б) і ўраду зьезд вітаў т. Кржыжанюскі, які асьвятліў у сваёй прамове асноўныя моманты пяцігадовага пляну разьвіцця народнага гаспадаркі.

Ад імя Наркамсьветы РСФСР зьезд вітаў т. Луначарскі. Ён закончыў сваю прамову ўказаньнем, што ў савецкай краіне навуковыя работнікі знаходзяць вельмі спрыяючую абстаноўку для сваёй работы.

Зьезд пастанавіў паслаць прыватальную тэлеграму ЦК УсеКП(б) і ўраду.

22-га лютага пачнуцца дзевяці дзяткі зьезду. (ТАСС).

Кун заадно з ворагамі рабочае класы

ЛЕНДАН, 21. Орган ангельскай кампартыі «Уоркэрс Лайф» паведавае, што выканком агульна-ангельскай фэдэрацыі горнарабочых ухвадзіў папярэднюю рэзалюцыю аб становішчы ў Шатляндскай раённай фэдэрацыі. Рэзалюцыя апраўдвае дзейны гэтага правага выканкому Шатляндскай фэдэрацыі і асуджае «раскольніцкую дзейнасьць камуністых».

Камэнтуючы гэту рэзалюцыю «Уоркэрс Лайф» падкрэсьлівае, што яна прынята пры ўдзеле Кука, які такім чынам перайшоў у рашучы момант на бок правага крыла і аказваецца ў савае з самымі небясьпечнымі ворагамі рабочае класы. (ТАСС).

АБВЕСТКА

Сьнячч, 23 лютага ройла а 7 годзіне ўвечары, у памяшканьні кіно „КУЛЬТУРА“

АДБУДЗЕЦЦА

УРАЧЫСТАЕ ПАСЯДЖЭНЬНЕ ПЛЕНУМУ МЕНГАРСАВЕТУ

сумесна з сябрамі ЦВК, СНК, ЦК КП(б)Б, ЦКК КП(б)Б, АК КП(б)Б, АКК КП(б)Б, ЦК ЛКСМБ, АК ЛКСМБ, ЦСПСБ і дэлегаткам і з удзелам камскладу і частак гарнізону, прысьвечанае

11-й гадавіне Чырвонай Арміі

Уваход ў памяшканьне кіно:

сябры і кандыдаты гарсавету—па сяброўскіх білетах, сябры ЦВК, СНК, ЦК КП(б)Б, ЦКК КП(б)Б, АК КП(б)Б, АКК КП(б)Б, ЦК ЛКСМБ, ЦСПСБ—па сваіх мандатах, дэлегаткі—па дэлегатскіх картках і запрошаныя—па білетах, якія распаўсюджаны гарсаветам па прадпрыемствах праз ЦСПСБ.

Пасля ўрачыстай часткі пасяджэньня адбудзецца канцэрт.

274 млн. долараў на новыя марскія ўзбраеньні

Пабудова 15 новых вялікіх крэйсэраў, агульным коштам 274.000.000 долараў, качаткова вырашана сэнатам.

Пачэ в IX навіны быць пабудаваны ў працягу 1929 году, наступныя пяць—у працягу 1930 году і апошнія—у працягу 1931 году (фінансавана).

Прэзідэнт Кулідж спачатку энэргічна дабіваўся выключэньня з вако-напраекту тэрмінаў пабудовы. Потым ён прабаваў адцягнуць абавязковы тэрмін пачатку пабудовы да студзеня 1932 г. Але ваянныя дзімаванка да такой ступені ахапіла ўжо сэнаткі «клуб мільянераў», што аднаведная папраўка была праведзена большасцю 54 галасоў супроць 28, і англа-амерыканская гонка па марскіх узбраеньнях пачынаецца бяз усякіх папярэдніх дыплёматычных цэрэмоніяў. Зразумела, усе паны сэнатары заўважываюць, што ніякай гонкі па узбраеньнях няма што Злучаныя Штаты будуць новыя вая-

ныя караблі аусім ня супроць Вялікабрытаніі а так, «на неабходнасьці самаабароны», і што гэтыя новыя ўзбраеньні ніколі ня супярэчаць дагавору Калдга аб вечным міры. І сапраўды ня супярэчаць: і адно, і другое—сьць падрыхтоўка да вайны.

Да наступнай вайны ў амерыканскага Імпэрыялізму гатова 4 млн. салдат

Па ваяе памочніка ваяснага міністра, палкоўніка Робінса, зробленай на «Патрыятычнай жаночай канфэрэнцыі нацыянальнай абароны» у амерыканскага імперыялізму маецца напачаткова для 6 арміяў у будучай ваяне 3.828.878 ралавых, якія падлягаюць мабілізацыі. Афіцэраў у рэгулярнай арміі 27109, Нацыянальнай Гардыі 22.447, арганізаванага рэзэрву 141.229, наменсьнікаў—53.663.

80 ангельск х уплывовых фірм—за разьвіццё гандлёвых зносінаў з СССР

ЛЕНДАН, 21. Англа-рускім камітэтам атрыманы зьявы ад 80 уплывовых ангельскіх фірмаў, якія жадаюць садзейнічаць разьвіццю гандлёвых зносінаў з СССР. Мяркуюцца, што ангельская дэлегацыя ў СССР выедае з Англіі ў палове савакіна. Гэтая невялікая адтэрміноўка выклікала тым, што некаторыя выдатныя

члены дэлегацыі заняты па кірмашы ангельскай прамісловасці і акрамя таго, жадаюць прысутнічаць і на адкрыцці Лейпцыгскага кірмашу, які нааанчаны на 13-га сакавіка. Англа-рускі камітэт лічыць непажаданым, каб у склад дэлегацыі, якая едзе ў СССР, уваходзілі прадстаўнікі толькі ад прамісловасці.

Ангельскі ўрад сьвядома пераходзіць аднаўленьню англасавецкіх адносін

ЛЕНДАН, 21. Агэнцтва Рэйтэр паведамляе: «У палаце лэрдаў лэрд Льюкэн унёс для абгаварэньня вако-напраект аб ваможным гандлі, які ўжо ўвадзена ва ўсіх трох чыталнях у

паўсюджваньня экспартных крэдэнтаў на гандаль з Расіяй. Калі-ж не, дык калі гэтай забарона будзе зьяўляцца, або якія тля ўмовы, што ўрад хацеў-бы быцьчы выкананымі раней чым зьявіць забарону.

Граф Рэсэль заявіў «можна ня ля-

У Верхняй Сілезыі

ВАРШАВА, 20. За апошні час значна ўзрасла беспрацоўе ў Верхняй Сілезыі. Лік беспрацоўных па афіцыйных вестках дасягае 27.000 чалавек. У сапраўднасці-на колькасць беспрацоўных на шмат перавышае афіцыйныя даныя.

Дэманстрацыя «вызваленчых»

ВАРШАВА, 18. «Гва. Варш.» паведамляе, што солмавы клуб «Вызваленчы» аправаваў прайздурны аб адданні пад суд міністра фінансаў Чеховіча за перавышэнне бюджэту 1927-28 году на паўмільярда злотых. Прапазыцыя будзе падпісана тасмама дэпутатамі сільскага партыі. У выязку з гэтым «Гва. Варш.» выкрывае, што апазіцыя вызваленчых б'ець ня шчыра дэманстрацыяй, бо многія выдатныя вызваленчы вельмі ацкаўлены ў атрымальні ўрадавых крэдытаў для «сваіх земляробчых» арганізацый.

Забастоўка Сталяроў-Трунавікоў

ВАРШАВА, 20. У Варшаўскіх майстэрнях трупаў забаставалі сталеры, якія дамагаюцца павышэння зарплат на 20-30%. («Гва. Варш.»)

ВАРШАВА, 20. У гэтым аддзельны два нількія падпріпрасе: 1) справа 22-х у Тэрноўскага вышодства, якія аб'явілі вярнуцца ў камунізм і «дзяржаўнай адрадзе» і 2) справа 22-х жыраоў вёскі Грабеннае, Рава-Руская намету. Афіцыйная прычына адкладу—перагукжанасць камунікацыі. («К. Варш.»)

Канфіскацыя белавардзейскай газэты «За Свабоду»

ВАРШАВА, 21. Польскае тэлеграфнае агенства паведавае: «Улада канфіскавала сённяшні нумар рэсіскай эмігранцкай газэты «За Свабоду», якая выдасца ў Варшаве, за артыкул Філасафана пад загалоўкам «Пікінікі клуб Літвінава». У артыкуле былі напады на падпісаных 9-га лютага пратакол аб уяўленні ў дэлянсцыя пакту Кэліга».

Капіталістычная ахова працы

ВАРШАВА, 20. У капальні «Фардынанд» (у Сілезыі) выбухам газу забіты трыя рабочыя. («К. Варш.»)

Канфіскацыя «Газэты Варшаўскай»

ВАРШАВА, 21. «Газэта Варшаўска» за 20 лютага канфіскавана за ўступны артыкул: «Прысьледванне моладзі» і артыкул: «Сапраўдная прычына роспуску Сілезскага сойму». («Гва. Варш.»)

манатраў і «вожгі армістаў». Пад найскім галавоўні Дабрадзіму слуханьне яго клоўдзінай скаргі назначана на 22-га лютага, г. зв. на 23 дзень галадоўні.

Чаотка румынскага друку сумна-егецца ці прамые Дабрадзіму да слуханьня яго клоўдзінай скаргі. Газэта «Адзэраў» намяніла румынскаму ўраду аб яго адказнасці ў выпадку смерці Дабрадзіму ў турме.

Сапраўдная нота арыштаў у Бэсарэбіі

ВЕНА, 21. Частка бэсарэбскіх газет намякае, што вобшыні і арышту дзевочыя рабочыя сялянскага бэйку ў Кішыніёве былі зроблены з мэтай атварыць прычыну для аднаўленьня стаму аблогі ў Кішыніёве, янога патрабуюць алёбрам.

Высылка расійскіх белавардзейцаў з Турцыі

БЭРЛІН, 20. Нісцовы друк паведамае з Банстантынопаля, што там рашацца лёс высланых з Турцыі рабочых удзельнікаў белых арміі. Газэта «Вэнт» мяркуе, што ў большасці сваёй яны пры садзейнічэнні Лігі Нацыяў будуць высланы ў Бразылію. (ТАСС.)

Страшная катастрофа на падземнай чыгунцы

500 параненых і забітых

НЬЮ-ЁРК, 20. Учора ўвечары здарылася катастрофа ў чыгуначным тунэлі пад Гудзонавай затокай. У першым вагоне чыгуні, які ішоў па тунэлі з надзвычайнай хуткасцю, выбухнуў пажар. У цагніну пачалася страшная паніка. Пасажыры ідаліся з перадніх вагонаў у заднія пры гэтым шмат жанчыні і дзвочей былі прыдушаны. Паніка павялічылася шчытым, што ўвесь склад цагніну паргуаліўся ў цэмуру з армычным папаваньня электрычнасці. Шмат хто задыхнуўся ад дыму. Паводле папярэдніх вестак сім ахвар даюгае 500 чалавек.

Весты аб катастрофе вышліла ў Нью-Ёрку нывывала ў будзённе. Дэваткі тыячы людзей нінуліся да станцыі падземнай чыгуні. Першыя вагны цагніну зусім загінулі ў агні.

Посьпех савецкага фільму ў Амэрыцы

НЬЮ-ЁРК, 20. Савецкі фільм «Плыві во Львда» дэманструецца ў Нью-Ёрку з вялікім посьпехам пры перапоўненых залях. (ТАСС.)

Малая Антанга трашчыць

ВЕНА, 21. 20-га выкрылася ў Бухарэсцэ падрыхтоўчая эканамічная канферэнцыя Малая Антанга (адкрыццё канферэнцыі адбылося 12-га лютага). Канферэнцыя не дала стапучых вынікаў, бо Чэха-Славакіі і Румыніі прызналі Юга-Славакію праект утварэння адзінай эканамічнай сыстэмы Малая Антанга—вэактуальным.

Друк падкрэслывае, што на канферэнцыі выкрылася супярэчнасць інтарэсаму прамысловай Чэха-Славакіі і аграрнай Юга-Славіі, пры чым Румынія была ў ролі пасрэдніка. (ТАСС.)

Забастоўка на аўтамабільным заводзе ў Буэно-Айрэсе

НЬЮ-ЁРК, 21. Як паведамае агенства Асопмэйтэд Прэс з Буэно-Айрэсу (сталіца Аргентыны) рабочыя аўтамабільнага заводу кампаніі «Джэнераль Маторс» абвясцілі забастоўку, паграбуючы павялічэння зарплат і скарачэння рабочага дня. (ТАСС.)

«У палаце лёрдаў лёрд Літвін хачеў бы бачыць вытаналымі раей, чым зьявілі забарону.

Граф Рэсаль заявіў «можна ня жыць сыстэму кіраўніцтва якой-небудзь краіны, але гэта не павіна рабіць уплыну на меркаванні, які гутарка ідзе аб гандлі з гэтай краінай. Палітычны прадукты погляд не павінен стаць на шляху, калі гутарка ідзе аб гандлі. Чаму-ж урад сьядома перагледзе спробам пачаць дзеланыя перагаворы».

Лёрд Аркольд (рабочая партыя) заявіў, што рабочая партыя ня сунарэчыць супроць законапраекту, але адзначае, што іменна буйны рыхік не атрымлівае гэтай дзяржаўнай дапамогі, якую ён павінен быў бы атрымаць. Урад не дапушчае ўжываньня крэдытных ільгот у гандлі в Расіі і нават не дапускае абгаварэння пытаньня аб ўжыванні крэдытных ільгот да гандлю в Расіі ў дарадчым камітэце палаты. Гэта значыць, што ўрад сам аддае ў падарунак частку свайго гандлю Нямецкаму і Злучаным Штатам, якія ня ўпуськаць выпадку і выкарыстоўваюць гэту перавагу.

Рабочая партыя таму пытаецца ці намеряў урад праводзіць далей палітыку забароны ў адносінах рас-

кая група, буржуазнай і варажой пралетарыату інтэлігенцыі станавіцца на бок класавага ворага і выдэбарваць адкрытую і скрытую супроць рабочае класе. Зьезд прызнае неабходным і даручае Цэнтральнаму Камітэту забясьпечыць для перавалнай масы савецкай інтэлігенцыі, якая прадуе ў інтарэсах пралетарскай рэвалюцыі, самыя уважлівыя адносіны і дапамогу ёй з боку ўсіх арганізацый, забясьпечыць у рабоце гэтай блізкай нам часткі спецыялістаў сталае падтрыманьне, даючы ў той жа час рашучы алпор варажой не частцы, праводзячы энэргічна работу па ізаляцыі варажой і прадуваючы супроць пралетарыату груп інтэлігенцыі, амалячыся супроць усякіх кулачка-апамянскіх ідэяліяў.

Праблема ўсё большага і большага росту новых кадраў пралетарскай ідэалёгіі, спецыялістаў ва ўсіх галінах для ўсіх вузасткаў работы стаць завяз перад партыяй з асаблівай вострасцю».

Так трэба падыходзіць да адряднажнага інтэлігенцы. Давядзе і в гэтай пункту погляду палыдзем і да адряднажнага дзейнасці праф. Пічэта.

Пічэта меў памылкі. Але Пічэта прадаваў і гэта прадаваў пад кіраўніцтвам партыі. У гэтым можна пераканацца хоць-бы па яго палеадзінах на міжнародным кангрэсе гісторыкаў у Осло. Там Пічэта выступіў у бліжку з нашай марксыскай групай супроць напалак белавардзейскага аграі і г. д. Пічэта прышо карысьці Беларускаму Дзяржаўнаму Унівэрсытэту. Пічэта на ўсебеларускім зьездзе навуковых прапаўнікоў заявіў: «Я салдат савецкае глады і калі мне аагладуць дык я не супярэчачы, пайду прадаваць нават настаўнікам у вёску». Трэба Пічэту крытыкаваць за памылкі, але не пквань, трэба заахвочваць да работы а не адштурхоўваць.

Як відаць і на гэтым нудудым прыкладзе Славіну з сваёй «тэорыяй» не абавяршыла. Усе яго «доводы» і разьяжаныя ў артыкуле разклядзены на багучым пыску.

КП(б)В увесь час пераможна амалялася і амаляецца з усімі ўхіламі ад генэральнай лініі партыі, як «левым», так і надбольш небясьпечным у данны момант праным. Па левінскім шляху КП(б)В ідзе і зараз, з якога шкёму няудасца яе зьядывіць.

Д. Мірончык

АБ „ОТКРОВЕНИХ“ тав. І. СЛАВІНА

Маскоўская часопісь «Рэвалюцыя і Культура» (№ 2) вымсьціла ў парадку абгаварэння артыкул І. Славіна «Нацыянал-дэмакратызм і правая апазасць».

Аўтар узяўся крытыкаваць шэраг галін сацыялістычнага будаўніцтва ў БССР.

Бязумоўна, што добрасумленную крытыку, якая дапамаге рабочай класе умяніць пазыцыі дыктатуры пралетарыату трэба толькі вітаць. У даным жа выпадку крытыка І. Славіна падшоў да задых вусім не добрасумленна. Аўтар робіць спробу кінуць пень наогул на будаўніцтва БССР. І Славін даводзіць, што нібы на працягу раду гадоў ў БССР скажалеца правільная партыйная, класавая лінія ў шэрагу галін будаўніцтва. З вялікай адвагай «ірэкае» Славін свае «откровения».

І Славін іша: «Яшчэ вышэй было аданачана імяніе сьвятая (аразума, не бліднакага) ішчэ ў 1925 годзе» прыняць актыўны ўдзел і заняць рашучае становішча ва ўсім будаўніцтве». Зараз можна бачыць, што ва ўмовах 1928 году гэта імяніе пачынае ажыццяўляцца ў вельмі рэальных формах. Па сутнасці справы тут мае месца некалькі перасоўка сьвятая, перанакань сярэднякага яго пласту, на кіруючае становішча «ва ўсім будаўніцтве» з адначасовым алуэвышнем рабочага, у даным выпадку дзурэйскага (стар. 36)

Так, у вельмі рэальных формах адбываецца значная перасоўка класавых сіл: адхіленне рабочае класе ад кіраўніцтва і адначасова працоўнае сьвятая на кіруючае становішча (!?). Белната, на думку І. Славіна, ня імкнецца да «удзелу і да заняцця рашучага становішча ў краіне», сярэднікі адмаюць пераважнае становішча ў параўнанні з іншымі працоўнымі, а цеснаважыне, як відаць,—кулак. Тут гэтым «параўнаньнем» уонамінаеца дзета сталеяе з традыцыйнымі імсьлямі: «заталення сьвятая»

саветаў, улада далба не пралетарскай».

У 1925 годзе наша партарганізацыя сыгналізавала, што ў сьвятая бсьць імкненьне да кіраўніцтва. Але па Славіну на гэта не аьварнулі ўвагі, не павялі досьць праліналі палітыкі, у выніку мы амянуліся перад—«бьда!» становішчам. Прааронілі за гэтыя гады працэс перараджэньня, не аьважыў гэтыя XI вьезд КП(б)В, ня ўлічыў XII вьезд КП(б)В, прапусьціла міма вачэй уся КП(б)В гэтыя працэсы. Зараз толькі мы пачынаем «гэта» бачыць. А ралі-ж нам людзі не «тэрмідарыянішч!» Аьінавачаньне, якое прадр'яла Славін КП(б)В—дзьякое. Але-ж, дэа довады для такога аьінавачаньня?! Давяце праверым на ходзе сацыялістычнага будаўніцтва, на становішчы пралетарскага ім кіраўніцтва «правільнасць» сьцьвардзэньняў Славіна.

Рэвалюцыя XII вьезду па справядлывач ЦК гаворыць, што мы аьважываем «агульнае амацненьне і павялічэньне рабочай праслойкі ў народнай гаспадарцы пры пасьвятэчым наступленьні на капіталістычныя элемэнт гораду і вёскі; няўхільны рост матэрыялага і культурнага ўзроўня рабочае класе і бьднэцка-сэраднякачкі мас сьвятая. У цэлым—умаданьнае дыктатуры пралетарыату. Усе гэтыя посьпехі былі магчымы, дзякуючы правільнай лініі ў гаспадарчым будаўніцтве, падтрыманьню гэтай лініі з боку рабочае класе і бьднэцка-сэраднякага сьвятая».

Лік пралетарыату цьвявай прамяслоньскай павялічыўся за 1927-28 год на 12,4 проц., а ў параўнанні з 1913 годам на 81,9 проц. Як бьднпам усе гэта не палобна на адцясьпенныя рабочае класе ад кіраўніцтва, на згорваньне сацыялістычнага будаўніцтва, аьмі ўсё гэта гаворыць аб наліччы наступленьня сацыялістычнага сэктару, росьце ліку пралетарыату, і аб умяцненьні дыктатуры пралетарыату. Але ці не адбываецца вымсьцненьне рабочыя з

арганаў дыктатуры пралетарыату (!).—Як кажа Славін, ці не адбываецца вымсьцненьне (!?) рабочыя з гаралккі саветаў?

Вось праўда. У гаралккі саветаў акруговых гаралоў продант рабочыя ў 1927 годзе ў параўнанні з 1926 годам павялічыўся на 6,6. А ў РВК пропант рабочыя павялічыўся на 2,3, у прэзьдмумах гэтых РВК пропант рабочыя павялічыўся на 3,9, у АВК пропант рабочыя павялічыўся на 4,4. Рабочая праслойка ў складзе адказных прапаўнікоў цэнтральных устаноў павялічылася наступным чынам: у савецка-адміністрацыйных, адмяняла-культурных наркаматах—на 5,6 проц., судовых арганах—на 6,3 проц., у гандлёвым апарале на 5,2, пры наліччы аьмяншэньня пропанту рабочыя ў кааьрапартыйным апарале. Лічыбы паказвал на невьстарчалынасць пралетарскае праслойкі, але лічыбы не гавораць аб тым, што хачеў давесьці І. Славін.

Яны гавораць вусім інашэ адбываецца не адцясьпенныя рабочыя, а павялічэньне рабочай праслойкі ў кіруючых арганах нашага будаўніцтва.

Ды тьба трэба было аьвартацца да гэтых даных? Хьба кожнаму, аьто тьб крыху шькаліцца кодам сацыялістычнага будаўніцтва, ня відаць гіганцкага руху наперад. Беларусь—сьвятая краіна, краіна дыктатуры пралетарыату, і гэтыя факты нават тысячы фькьіраў з іх тысячамі машьдуладзых ад працоўных на ўточыч.

Тэорыя Славіна аб адхіленьні пралетарыату ад кіраўніцтва будаўніцтвам БССР першч краў! Тэорыя адхіленьня пралетарыату ад кіраўніцтва ў савецкай рэспубліцы—сповыненны посьпехы, прагнмеўшая некалі традыцыйная тэорыя тэрмідуру.

І Славін вінаваціць нас у тым, што мы аьмагемся з нацыянал-дэмакратызмам толькі на словах, а на справе фактычна кіруемся яго лэауэтам—«Беларусь для беларусаў». Увесь час мы былі ўдзеньны, што сапраўды аьмагемся з нацыянал-дэмакратызмам, пасьпяхова аьмагемся арганаў дыктатуры пралетарыату, і... ралітам нам «даказваць» адваротнае. Славін у гэтым нас ушэаьівае... Ішоў дамо слова фактам. Прыгледзімся да складу пралетарыату. Усяго на Беларусь (папале даних на 1-Х 25 г.) членаў прафсаюзаў 218.805 чал., з іх беларусаў—57,7 проц., дзурэй—25,6 проц., палыкаў—3,2, расійцаў—10,3 і г. д. Гэтыя даныя аьваргавыць лэаьду, створаную некаторымі нацыянал-дэмакратамі, што аьабліваць Беларусь аьаьлічаецца іменна ў тым, што ўсе беларусы аьаьлічэцца сьвятаяны, што ў Беларусь іяма беларусаў рабочыя. Ня глядзячы на тое, што Славін нібы наданьнава аьаьта да нацыянал-дэмакратыаў, аь да сутнасці аьвары падае ія руку ў гэтым пытаньні. На працягу ўсёго артыкулу Славін ні разу не гаворыць пра беларускага рабочага, для яго беларуса-рабочага іяма ў прыродзе. А ў сапраўднасці, як мы пьказалі, беларусы-рабочыя складаюць пераважную частку пралетарыату Беларусі. Але І. Славін ня толькі гэтыя ня бачыць, ён становіцца рупарам дзурэй-аьважыталя дзурэй-нацыяналістага. Ён ня бачыць дзурэй-рабочыя на адказнай пьбьбь і аьваргавыць аьаьта да нацыянал-дэмакратыаў, аь да сутнасці аьвары падае ія руку ў гэтым пытаньні. На працягу ўсёго артыкулу Славін ні разу не гаворыць пра беларускага рабочага, для яго беларуса-рабочага іяма ў прыродзе. А ў сапраўднасці, як мы пьказалі, беларусы-рабочыя складаюць пераважную частку пралетарыату Беларусі. Але І. Славін ня толькі гэтыя ня бачыць, ён становіцца рупарам дзурэй-аьважыталя дзурэй-нацыяналістага. Ён ня бачыць дзурэй-рабочыя на адказнай пьбьбь і аьваргавыць аьаьта да нацыянал-дэмакратыаў, аь да сутнасці аьвары падае ія руку ў гэтым пытаньні.

татуры пралетарыату. Гэта-ж курам на сьмех такая заява! У РВК в членаў РВК—8 проц. дзурэй, у прэзьдмумах РВК—6,6 проц., у АВК—14,3 проц., у прэзьдмумах АВК—18 проц., у ЦВК—17 проц., у складзе адказных прапаўнікоў прафсаюзаў: ЦСПСБ—42 проц., акрапрафьору—36,1, у ЦП—37,7, акраадзалеьняч—37,2, фабзаўмяспькомах—30,5 проц.

Усе даныя аьвары гаворыць супроць блуду Славіна. Гэтыя даныя проста і выразна паказваюць, што лінія на карэнізацыю і беларусізацыю апарату праводзіцца на аьнове аьаьспьчэньня сапраўднага вылучэньня працоўных нацыянальных меншасцяў.

І Славін, такім чынам, ня бачыць аьаьнага, ён ня бачыць усёй гэтай тэорыі работы, якая праводзіцца ў БССР, ён ня бачыць росту і аьаьцненьня дыктатуры пралетарыату. Ён ня ведае аьаьлічэньня Беларусі. Сваім артыкулам ён даў імяны сынал аб маючыся бьднпам адцясьпенныя рабочыя ад кіраўніцтва дзурэйскага і аб нашым нейкім «прыбліжэньні» да нацыянал-дэмакратыі.

Усё гэта аьаьлічаецца пакльпэм на КП(б)В.

Зусім відавочна, што в такім пьдоходам да справы для Славіна становіцца партыйнай арганізацыі і савецкіх арганаў аьаьлічаецца надьвычэйна сумным. Пробліскаў іяма, і таму, гаворачы пра нацыянал-дэмакратызм, ён адразу-ж аьаьлічае, што «рост нацыянал-дэмакратыау і уплыў яго на партыйны і савецкі апарат выражаецца ў розных формах», нават у разлажэньні маьварына Сасноўскага (!). Аьаьваецца, што партыйны і савецкі апарат усёй Беларусі палуудале уплыву нацыянал-дэмакратыі. Ён наогул прыстаоьвае вялікія маштабы, дэ аьма гаварыць пра партыйных прапаўнічаў, аб аьаьных пьбьбьках, аб аьаьных аьаьненьных апарату. Для яго ўвесь савецкі апарат копіцца ва ўлоньне нацыянал-дэмакратыау. Вас шькаляць факты? У Маьмыры разлажылаься веркава аьаьныя работнікаў, аь аьвстуючы і распусьнічаючы—гэта што не нацыянал-дэмакратызм?! У Вібеьску разлажылаься некаторыя камуністыя гэта што—не нацыянал-дэмакратызм? У Сьмьдлавічх доктор не аьаьбі сьвятаяны маьварына аьаьта да нацыянал-дэмакратыаў, аь да сутнасці аьвары падае ія руку ў гэтым пытаньні.

І XII-ты вьезд даў наступную аьаьку становішча інтэлігенцыі і лінію партыі ў гэтым пытаньні. «У аьаьваьку з аьаьстраьненьем класавай баральбы аьаьваецца таксама дыфэрэнцыяцыя сьрод інтэлігенцыі. У той час, калі пераважна мяса інтэлігенцыі пад кіраўніцтвам партыі раьма з рабочай класай сумленна і пьчэра аддае сьме сьмь і вьдэ сацыялістычнаму будаўніцтву, другая пьшматлі-

ВЫНІКІ XII ЗЪЕЗДУ КП(б)Б

Першачарговай задачай усяе КП(б)Б зьяўляецца мабілізацыя партыйных мас на барацьбу супроць правага ухілу і прымірэнцтва

ЗА ПОУНАЕ І НЕАДКЛАДНАЕ ВЫКАНАНЬНЕ ДЫРЭКТУ ЗЪЕЗДУ ПА ІНДУСТРЫЯЛІЗАЦЫІ КРАІНЫ І САЦЫЯЛІСТ. РЭКАНСТРУКЦЫІ СЕЛЬГАСПАДАРКІ

3 дакладу тав. СЛАВІНСКАГА на сходзе партактыву Менскай арганізацыі 21 лютага 1929 г.

Таварышы! Пытанні парадку дня XII з'езду КП(б)Б зьяўляюцца ў нашых умовах самымі важнымі, найактуальнейшымі пытаннямі, якім партыя павінна быць даць адпаведнае вырашэнне, выходзячы з задач усяе УсеКП(б), усяе рабочае класы. Зъезд праходзіў пад знакам правяркі і дэталёвага аналізу усяе тае работы, якую правяла КП(б)Б з часу XI з'езду, пад знакам правяркі выкананьня дырэктыў XI з'езду КП(б)Б і XV з'езду УсеКП(б) па сацыялістычнай рэканструкцыі усяе народнае гаспадаркі краіны.

XII зъезд камуністычнай партыі Беларусі праходзіў пры шырока разгорнутай унутры-партыйнай дэмакратыі і рашучай бальшавіцкай самакритыцы, пад сьцягам жорсткай цвёрдай і непрыкмымай барацьбы супроць усякіх ухілаў ад ленінскай лініі партыі, асабліва правага адкрыта апартуістычнага, як самага небяспечнага для партыі на даным этапе сацыялістычнага разьвіцця.

ПРАВАЙ ЛІНІІ У КІРАўНІЦТВЕ ЗАБЯСЬПЕЧЫЛА САЦЫЯЛІСТЫЧНЫ УЗРОСТ ПРАМЫСЛОВАСЦІ І СЕЛЬСКОЙ ГАСПАДАРКІ

Той апазіцыя, які даў XII зъезд у справе разьвіцця прамысловасці Беларусі, навоцна паказвае, што прамысловасць на працягу ўсяе работы КП(б)Б над навішнем яе ўдзельнае вагі ў агульнай сыстэме народнае гаспадаркі. Ішла шпаркім тэмпам наперад у напрамку, вызначаным дырэктывамі папярэдніх партыйных з'ездаў. Па кантрольных лічбах на даны 1928-29 гаспадарчы год вызначыліся рост прадукцыі прамысловасці на 37 проц., на рэспубліканскай—на 38,7 проц., рост выпрацоўкі прадукцыі на аднаго рабочага вызначыліся на 17,7 проц.; рост варылат на прамысловасці ВСНГ—на 8 проц.; зьявіліся сабекошту—на 70 проц. Адносная вага прамысловасці вызначыліся—на 31,4 проц. супроць леташніх 25,7 проц.

Гэтыя некалькі лічбаў—выраўнялі паказальнікі таго, што лінія на пашырэнне прамысловае базы, лінія на разьвіццё прамысловасці БССР у кіраўніцтве нашага ЦК была правільная. Яна поўнасьцю забяспечвала і аднаўляла тэй устаноўцы, якую яму даў папярэдні XI зъезд.

Тое ж і ў рэканструкцыі і ўдзеле сельскае гаспадаркі. Правільная палітычная лінія ў адносінах да вёскі і асобных пластоў не насельніцтва забяспечыла на працягу перыяду ад XI з'езду шпаркі развой сельскае гаспадаркі, пашырэнне ў ёй сацыялістычнага сэктара. Пасевная плошча вырасла за год на 2,6 проц., прычым пад збожжавымі культурамі—на 0,5 проц., пад льном—на 14,5 проц., пад бульбай—на 6,7 проц.

УСЮ БАЛЬШАВІЦКУЮ ЭНЭРГІЮ І СІЛЫ НА ІНДУСТРЫЯЛІЗАЦЫЮ І САЦЫЯЛІСТЫЧНУЮ ПЕРАБУДУ ВЁСКИ

XII партыйны зъезд, падарываючы работу КП(б)Б па разьвіцці прамысловасці і сельскае гаспадаркі, даў пры абмеркаваньні пытання аб кантрольных лічбах п'ятигодковага пляну разьвіцця народнае гаспадаркі цвёрдую ўстаноўку па далейшым яшчэ больш шпаркім тэмпе індустрыялізацыі і рэканструкцыі сельскае гаспадаркі. У выглядзе кантрольных лічбаў зъезд вызначыў той рашучы курс на індустрыялізацыю, які ўся наша КП(б)Б павінна правесці на працягу бліжэйшых 5-ці год.

Асноўнай базай разьвіцця прамысловасці зьяўляецца энэргетыка, і таму зъезд даў асабліва цвёрдую дырэктыву на яе мага шпарчэйшае разьвіцця. П'ятигодковы плян прадугледжвае максымальнае скарыстаньне торфу для пераапрацоўкі яго ў электраэнэргію. Для гэтага вызначыліся павялічэнне адабычы торфу за 5 год з 120 тысяч тон у 1927-28 г. да 955 тысяч тон у апошні год п'ятигодкі, г. ян. на 600 проц. Капітальна-ж укладанні ў тарфяныя распрацоўкі вызначыліся ў суме 15,2 мільярудаў рублёў. У галіне вытворчасці электраэнэргіі вызначыліся агульная магутнасць усіх электрастанцый як агульнага карыстання, так і тых, што знаходзяцца на прадпрыемствах цэпавай прамысловасці, павялічыць за 5 год на 437 проц. (з 19,7 тыс. да 109 тыс. конскіх сіл), а колькасць вырабляемай энэргіі вызначыліся павялічыць на 450 проц. (з 37,2 міль. да 239 міль. кват. гадзін).

Каб забяспечыць вырб паказанай колькасці электраэнэргіі, КП(б)Б, апроча пуску ў 1930 г. 1-я раённай электрастанцыі імя Сталіна, накіроўвае ўсе сілы і ўсе магчымыя сродкі на пабудову да канца п'ятигодкі 2-я раённай электрастанцыі магутнасцю ў 30 тыс. кват.

Гэта адна з самых грунтоўных задач партыі па гаспадарчым будаўніцтве павінна быць выканана, павінна быць створана тая база, на аснове якое будоўню пляны разьвіцця прамысловасці.

Зъезд у галіне разьвіцця сельскае гаспадаркі вызначыў, як адну з першарадных задач павялічэнне пасевнай плошчы на працягу 5 год на 15 проц. Прычым пры ажыццяўленьні гэтае дырэктывы трэба браць рашучы курс на пашырэнне пасеву тэхнічных і прадэмічных культур. Праектуецца пашырэнне пасевнай плошчы пад лён на менш як на 30 проц., пад бульбу, каранёплодах—на менш, як на 80 проц. і на паллявых (пасевных) травах—на 100 проц.

Другая па сваёй важнасці задача.



Тав. СЛАВІНСКІ

Арганізоўваючы новыя, вызначае зъезд—саўгасы і калгасы, накіраваў усе сілы на пашырэнне становішча ўжо існуючых. Браць рашучы курс на іх узбуйненне і да канца п'ятигодкі ахапіць імі ня менш 12 проц. усяе пасевнае плошчы, павялічышы ўраджай па саўгасах ня менш, як на 70 проц., а па калгасах—ня менш, як на 80 проц.

Разгарнуць шырокі справу наданьня сельскай гаспадарцы жывёлагадоўчага ўхілу. Разьвіваючы сельскую гаспадарку на новай культурна-тэхнічнай базе, трэба як мага шырокі разгортаць вытворчае каапераваньне ў вёсцы.

Зъезд зьявіў уату па разгортаваньне культурнае работы ў калгасах і саўгасах, на лепшае забяспечэнне іх сеткай культурна-асветных устаноў.

Пры выкананні задач, пастаўленых перад намі зъездам, мы спаткаем рад труднасьцяў, якія нарадзілі і нарадзяцца сярод менш вытрыманых пластоў нашае партыі нездаровае пашырэнне задач па індустрыялізацыі і рэканструкцыі сельскае гаспадаркі мы павінны будзем рашуча змагацца.

Усё бальшавіцкае энэргія, усе сілы павінны быць накіраваны на практычнае цвёрдае і няўхільнае ажыццяўленьне генэральнай лініі нашай партыі па індустрыялізацыі і сацыялістычнай перабудове вёскі. Мы сваім пасьпяховым выкананьнем задач паказам, наколькі валікі творчы энтузіязм бальшавіцкай партыі і рабочае класы, наколькі вітчымны тым хістаньні і ўхілы ад ленінскай лініі партыі сярод асобных пластоў членаў партыі.

ЦВЕРДА І УПЭУНЕНА ПЕРАМАГАЎ ПЕРАШКОДЫ І ЦЯЖКАСЦІ

най дысцыпліны, пасьведчасці, якай часамі выяўляецца на прадпрыемствах, трэба лепш, чым калі-б там ці было, проціпаставіць палітыкараўчуп, культурна-масавую працу партыйных і прафэсійных арганізацый. У галіне антырэлігійнай работы, Партыя за першад сваёй работы ў легальных умовах рашуча падарвала асновы рэлігіі—гэтага аднаго з сродкаў класавата ўціску. Аднак, гэты лёты морг шукае глыбы для свайго існаваньня і часамі вадходзіць прытулак сярод самых адсталых пластоў рабочае класы. Барыстэмі і сэкстанты розных адпелюў імінуцца разгортаць сваю па сутнасці антысавецкую, контр-рэвалюцыйную работу. Арганізацыя «Бя-Божнік» не змагла проціпаставіць ім сваю дзейнасць, яна не ваявала нягчы свайго адпаведнага месца.

На фронце культурнага будаўніцтва праца ідзе пры абвостранай класавай барацьбе. Чужыя для пралетарыяту і партыі элементы часамі стараюцца працягнуць у культурным скарб рэчы з варажана нам арсеналу. Тут партарганізацыі трэба выявіць больш прадбачлівасці, больш пільнасці.

Барацьба супроць капіталістычных элементаў павінна набіць больш рашучыя формы ва ўсёй сыстэме нашае работы. У гэтай барацьбе аўсім натуральна мы будзем суотракацца з пэўнымі труднасьцямі. Мы будзем суотракацца з супраціўленьнямі класавога ворага. Таму ад нас вымагаецца больш агуртаванасці, больш бальшавіцкага энтузіязму і цвёрдасці.

У І. Ленін яшчэ на X-м зьездзе УсеКП(б) сказаў: «... пажасці, якія вынікаюць з гэтай дробна-буржуазнай стыхіі, большыя, і каб іх асіліць, п'ятигодна вадлікая агуртаванасць, якая павінна быць пераможаная».

Правіла, што ў выхадзе зьезд, адзначыўшы ў працэсе сваёй работы рад выпадкаў скажэньня класавай лініі з боку пэваторых камуністыч. Дробна-буржуазная стыхія робіць усё большы напор на хісткае элементы нашай партыі, у якіх не хапае ленінскае мужнасці для супраціўленьня, для адпору, і пагроза правага ўхілу робіцца больш небяспечнай. Мы гэта нават маглі наглядзець у нашай акруговай арганізацыі, калі асобныя яе члены казалі, што ў Беларусі няма кулакоў, калі асобныя камуністы ў партыйнай рабоце скажэлі класавую лінію, а на сходзе заяўлялі, што, бачыце, у нас няма ніякіх ухілаў, мы чуюм часамі ад асобных камуністыч, што ня вярта, бачыце, будавец электрастанцыя і г. д.

Усё гэта паказвае на наяўнасць небяспекі і высювае перад партыяй неабходнасць узміцніць барацьбу з правай небяспекай.

XII зъезд КП(б)Б падкрэсьліў, што барацьба супроць правага ўхілу вадвонца немыстартальна. Мы пачынаем часамі на факты, калі маспаль імінуцца затушаваць, зьяжыць разуменьне аб правай небяспецы, амазаць канкрэтнымі праваы правых хістаньняў.

Рэшткі разьбітага трацкізму прабуць падняць сваю галаву. Пры правадзеньні калгасаворнае кампаніі трацкісты на прадпрыемствах Варысалу прабавалі выступіць перад рабочымі з паклёпамі на партыю і рабочую класу, сае рабочая маса—зъезд аб гэтым, сае зладзьненнем канстатаваў—дала адпаведны адпор гэтым трацкістам. Рабочы ўхвалілі зьніць іх з працы на прадпрыемстве, выкалчыць з саюзу, як шкодны, адпор—рэвалюцыйны элемент, які падрывае магутнасць пралетарыяту.

Партыя на працягу ўсяе сваё дзейнасці давала, з такой-жа рашучасцю будзе даваць і ў будучым, адпор праваму ўхілу, з непаслабнасцю будзе вёсці барацьбу і з рэшткамі трацкізму.

Партыя на працягу ўсяе сваё дзейнасці давала, з такой-жа рашучасцю будзе даваць і ў будучым, адпор праваму ўхілу, з непаслабнасцю будзе вёсці барацьбу і з рэшткамі трацкізму.

ЧЫСЬЦЫ ПАРТЫЙНЫЯ РАДЫ, ВЕРБАВАЎ НОВЫЯ КАДРЫ ПЕРАДАВЫХ ПРАЛЕТАРАУ У ПАРТЫЮ

З усёй рашучасцю XII зъезд паставіў перад партарганізацыямі задачу чысты партыйных радоў ад элементаў, якія разлажыліся, якія страцілі свой партыйны твар, якія прымаваліся да партыі, вадлачу вярбоўкі ў партыю новых кадраў перадавых пралетараў, сельска-гаспадарчых рабочых і батрацтва. У нашы партыю ўліліся выхадцы з іншых

насьняхова прапаваш на будаваньні сацыялізму, рашуча высювае перад партыяй чыстку сых радоеў. Гэта нальчычална аялікая і складаная задача патрабуе ад партыі максимум сіл, энэргіі і працы. Чыстка ў першую чаргу павінна пралесці ў высювых арганізацыйных, у савецкіх і вытворчых ячэйках. Адначасова з чысткай партыі мы павінны стражыць, пачысьціць і савецкі дзяржаўны апарат і рады рабочае класы. Бо капіталістычныя элементы, галляры, што абанкрутаваўся, былі чорнасоцец, прысмакталіся да цела рабочае класы і падрываюць магутнасць пралетарыяту. Гэта ператрасаньне павінна будзе ўвайсці ў сыстэму нашай далейшай работы, мы яго павінны будзем чаа ад часу праводзіць, пільней сачыць, каб і ў рады партыі, і ў рады рабочае класы, у нашы савецкія установы не пралазілі класова-чужыя элементы.

НАША КП(б)Б У СВАІМ СКЛАДЭ НАЛІЧАЕ 32-329 КАМУНІСТЫХ (БЕЗ ВАЙСКОВЫХ), З ІХ ПА САЦЫЯЛІНЫМ СТАНЕ 60 ПРОЦ. РАБОЧЫХ, АЛЕ РАБОЧЫХ, ЯКІЯ НЕПАСРЭДНА ПРАУЮЎ КАЛІ ВАРШТАТУ 37,2 ПРОЦ., БАТРАКОЎ—2,2 ПРОЦ., СІЛІЯ—12 ПРОЦ., СЛУЖАЧЫХ—35,1 ПРОЦ. І ІНШЫХ—13,5 ПРОЦ. ПАРТІЯСЛОВКА СЯРОД ФАБРЫЧНА-ЗАВОДНЫХ РАБОЧЫХ У 1928 ГОДЗЕ—15,8 ПРОЦ., СЯРОД РАБОЧЫХ ТРАНСПАРТНІКАЎ—19,5 ПРОЦ., СЯРОД СЕЛЬСКА-ГАСПАДАРЧЫХ РАБОЧЫХ І БАТРАКОЎ—1,9 ПРОЦ. НА АСНОВЕ ДЫРЭКТЫВ ДІСТАЛАЎСКАГА ПЛЕНУМУ ЦК УсеКП(б), ШТО ДА КАНЦА 1930 ГОДУ 2 ПАРТЫІ ПАВІННА БЫЎ НЯ МЕНШ 50 ПРОЦ. НЕ СКЛАДУ РАБОЧЫХ, ЯКІЯ НЕПАСРЭДНА ПРАУЮЎ КАЛІ ВАРШТАТУ. XII ЗЪЕЗД КП(б)Б ПАСТАВІЎ АЗДАЧУ НЯЎХІЛЬНА І АБАВЯЗКОВА ДАМАГЧЫСЯ РАЗГОРТАВАННЯ ШЫРОКАЙ ВЯРБОЎКІ У ПАРТЫЮ ПЕРАДАВЫХ РАБОЧЫХ І БАТРАКОЎ, АБАВЯЗКОВАГА НЯЎХІЛЬНАГА ВЫКАНАНЬНЯ ГЭТАЕ ДЫРЭКТЫВЫ ДІСТАЛАЎСКАГА ПЛЕНУМУ ЦК УсеКП(б). З БОКУ ўсіх партарганізацый павінны быць зараз ужмы цсалкладныя мо-

ры праа паставоўку паглыбленьня ўсяе масана-культурнай работы, праз удасканаленьне кіраўніцтва, па шырокай вярбоўцы рабочых у рады партыі. Зъезд з усёй рашучасцю выказаўся за зьніжэньне сярод прымемых у партыю процанту непрататарскіх элементаў і адначасова прарапуе ўвёсці, як правіла, што ўсякі, хто наступае ў партыю з выхадцаў непрататарскіх пластоў, абавязкова павінне мець паручыцельства камуністыч рабочых ад варштату ці батракоў. Камсамол павінне прысьпешыць тэм падрыхтоўкі і перадачы ў партыю лепшых камсамольцаў з рабочае і батрацкае моладзі, адначасова шыроў ахапіць сваімі лэчэйкамі рабочую моладзь, батрацтва і дзяцей бедняты.

ЗА НЯЎХІЛЬНАЕ ВЫРАЗНАЕ АЖЫЦЦЯЎЛЕНЬНЕ ГЕНЭРАЛЬНАЙ ЛІНІІ ПАРТЫІ, СУПРОЎ СПРОБ РЭВІЗІІ ЛЕНІНІЗМУ

Я ўжо сказаў, што XII зъезд КП(б)Б адначыў рад сымптомаў і тэндэцыяў, якія сьведчаць аб росце правае небяспекі ў нашай партыі. Мы дэманстравалі рад прыкладнаў і фактаў і на канфэрэнцыях акрпартарганізацый, і на зьездзе КП(б)Б, якія гавораць аб наліччы прыхых ухілаў і скажэньняў генэральнай лініі партыі з боку асобных камуністыч. Зъезд сказаў, што мы павінны рашуча вёсці ідэалёгічную барацьбу супроць прыхых настроеў, павінны вёсці барацьбу з правам ухілам, як творытычнай тэндэцыяй рэвізацыі ленінізм, ленінскую лінію партыі і калі праваа ўкланістыя папрабуць фракцыйна афармаць і вёсці барацьбу мэтадамі, уантымі з старых меншавіцкіх трацкісцкіх арсеналаў, усё КП(б)Б дасць ім рашучы бальшавіцкі адпор, адкуль-бы дым ня выходзілі.

1. Усю работу па вывучэньні і папулярызацыі паставоў XII зьезду КП(б)Б праводзіць пад кутом погладу ўзмоцненай барацьбы супроць ухілаў ад ленінскай лініі партыі і прымірэнцтва да іх. Не паслабляючы барацьбы з контр-рэвалюцыйным трацкізмам, асабліва зьявляюць увагу на барацьбу супроць найбольш небяспечнага ў сучасны момант правага ўхілу і прымірэнцтва з ім.

АБ ПАПУЛЯРЫЗАЦЫІ ПАСТАВОЎ XII ЗЪЕЗДУ КП(б)Б

2. Паставіць даклады аб выніках работы зъезду на сходках партантыч.

3. Паставіць даклады аб выніках работы зъезду на сходках партантыч.

4. Паставіць даклады аб выніках работы зъезду на сходках партантыч.

5. Паставіць даклады аб выніках работы зъезду на сходках партантыч.

6. Паставіць даклады аб выніках работы зъезду на сходках партантыч.

7. Паставіць даклады аб выніках работы зъезду на сходках партантыч.

8. Паставіць даклады аб выніках работы зъезду на сходках партантыч.

9. Паставіць даклады аб выніках работы зъезду на сходках партантыч.

10. Паставіць даклады аб выніках работы зъезду на сходках партантыч.

11. Паставіць даклады аб выніках работы зъезду на сходках партантыч.

на 0,7 проц. Намаім рост пасеўнай плошчы на 80 проц., рост работных коняў на 80 проц. і буйнае рагатае жывёлы на 6 проц.

Колкасьць жалгасаў а 440 да-агтула 996, г. а. рост на 126 проц.

Надунасць набытых паспехаў у разьвіцьці сельскае гаспадаркі, у росце сацыялістычнага сэктару, а ўсёй рашучасьцю абварае росныя гутаркі апартуністых аб «застой», «дэградцыі» сельскае гаспадаркі, якія выяўляюцца нічым іншым, як дэклёнам на партыю, на генеральную лінію ў сацыялістычнай рэвалюцыйнай народнае гаспадаркі краіны. Прада ЦК і ўсяе КП(б)Б на грунце правільнага кіраваньня разьвіцьцём сельскае гаспадаркі зрабіла вялікія поспехі ў справе наступленьня на кулацкія элемэнты вё-сі.

Другая па сваёй важнасьці задача, высутая аздам, — павышэньне ўраджайнасьці сьпіроў сярэдняй 1924-25 г па збожжавых культуры на 46 проц., на тэхнічных—на 50, а ў раёнах прамысловага і сельскага на 70 проц., па бульбе—36 проц. і па іншых на менш, як на 20 проц.

Практычнае рэалізаваньне гэтых задач вымагае ад партыі раду агрыкультурных мерапрыемстваў, як шматполье, мелярацыя, мінеральныя і алейныя ўгнаеньні ў выстачальнай ступені ўкараненьні ў кожную камуну, саўгас, калгас, арцель, баднякую і сярэднякую гаспадарку. Гэтыя задачы выкажыць неабходнасьць стварэньня насенных баз у нашых аграмаджаных гаспадарках, выкажыць на рашучую барацьбу і выпіханьне з практыкі земляробства сахі, драўнянай бараны і замену новымі ўдасканаленымі прыладамі земляробства.

ЦЬВЕРДА І УПЭУНЕНА ПЕРАМА-ГАЦЬ ПЕРАШКОДЫ І ЦЯЖКАСЦІ

Не абмінуў маўчаньнем XII-ты зьезд і тых перашкод, якія сустракаюцца на шляху сацыялістычнага будаўніцтва. Перад яго тварам прайшоў рад фактаў з розных фабрык і заводаў аб прагулах, нядастаньні працоўнай дысцыпліны і інш., якія выяўляюцца галоўным чынам, шкідзячы пасьлятоўнае выкананьне задач партыі. Зьезд з усёй сілай і катэгарычнасьцю падкрэсьліў, што гэтыя перашкоды пры дапамозе партыі і усёй рабочай клясы павінны быць вышчаны. Тут патрэбна вількая і настойлівая работа сярод рабочых, асабліва, непапрабаваных на вытворчасць з вёскі, па класавалітэтным выхаваньні, па ўдзеле пралетарскай сьвядомасьці. Нядбайнасьці, прагулам, слабасьці працоў-

насьці, якія вынікаюць з гэтага дрэнна-буржуазнага адно-сіння, большыя, каб іх асіліць, патрэбна вялікая згуртаванасьць, ня толькі фармальна, патрэбна адзіная воля, бо толькі з такою воляю пралетарыят у сялянскай краіне можна ажыццявіць задачу свае дыктатуры.

Гэтыя словы Леніна асабліва вярзюжым з нао павінен памятаць, кожны камуніст іх павінен ведаць. Бо толькі так, як вучыў Ленін, мы зможам перамагчы тых труднасьці, што паўстаюць перад намі ў зьвязку са шпэркім сацыялістычным ростам краіны.

З ЛЕНІНСКАЙ НЕПРЫМІРЫМАСЦЮ НА БАРАЦЬБУ СУПРОЦ ПРАВАГА УХІЛУ І РЭШТАК ТРАКІЗМУ

Яшчэ больш узмацніць барацьбу супроць самага небясьпечнага на даным этапе правага ўхілу ў нашай

буржуі ў партыю новых кадраў перадавых пралетарыяў, сельска-гаспадарчых рабочых і батрацтва. У нашу партыю ўвайліся выхадцы з іншых партыяў, частка іх не змала сімбі-ых выхадцаў у большавіцкім напрамку, частка іх выяўляе дрэнна-буржуазныя кіраваньні і настроі. У партыю прымазаліся выхадцы з непралетарскага асяроддзі, асабліва ў высо-ких арганізацыях мы сустракаем камуністых, якія зьяўляюцца ні больш ні менш, як «спушчэнкамі» для партыі, якія замест напружанай працы па выкананьні дырэктыв партыі аб калектывізацыі праяўляюць выразны тэндэнцыі да акулчаваньня. Камі мы зьвернемся да пропанту ся-род высокавых камуністых, удзельні-каў у калектывах і камунах, дык убачым, што гэтыя тэндэнцыі не ма-лыя. Мы нагымся на рад слабых месц у працы сярод беднаты і батрацтва. Налічча засьмечанасьці партыйных радоў, налічча элемэн-таў, якія перашкаджаюць партыі

небясьпечнага ў сучасны момант правага ўхілу і прымірэнства з імі.

2. Паставіць даклады аб выніках работы зьезду не сходах партыяў.

3. Доклады аб выніках XII зьезду паставіць на адкрытых сходах партыі з максымальным прыцягненьнем да іх камсамолу і беспартыйных рабочых.

4. Паставіць даклады аб найбольш актуальных асобных пытаннях XII зьезду ў горадзе на рабочых сходах, а ў вёсцы на сходах батраноў, беднаты і сярэдняцтва, асабліва за-вастраючы ўвагу на пытаньнях на-лентывізацыі і ўздыму ўраджайнасьці ў сувязі з правадзімай весна-вой пасеўнай кампаніяй.

5. Падрабязную прапацоўную па-паставіць XII зьезду перанесці ў сотку партыяў.

6. У СПШ, прадметных гуртках, гуртках бягучай палітыкі, а таксама ва ўсіх вярхэрніх школах дарослых і моладзі, рабфках, тэхнікумах і ў

а) аб становішчы і задачах праф-саюзаў БССР. Паміма гэтага вы-значэньне паставіць зьезду ўключэ-цца ў адпаведныя прадметы (гісторыя партыі, эканамічная палітыка і г. д.).

7. У адзінай школе палітграматы праводзіцца адна асобная гутарка: становішча і задачы прафсаюзаў ў БССР, а астатнія пытаньні зьвязэ-шца з адпаведнымі гутаркамі пра-грамы.

8. Даручыць АППА ЦК у бліжэй-шыя дні распарадаць заданьні і мэтавычыны ўказанні па вывучэньні паставіць зьезду, скарываючы часопісь «У дапамогу партыячэб».

9. Даручыць Наркамасьветы даць дырэктыву аб формах і мэтадах па-пулярызаваньня паставіць XII партый-нага зьезду па лініі Установаў Нарна-асьветы.

10. Даручыць рэдакцыям газэты пачаць сістэматычную штодзённую папулярызаваньня паставіць XII зьезду

Нашы задачы у ба-рацьбе з ухіламі

Галоўнай небясьпечна сучаснага па-рыяду сацыялістычнага будаўніцтва—гэта правага небясьпечна.

Цэнтральнай чарговай задачай зьяўляецца далейшая мабілізацыя актывнасьці партыйных мас су-проць правага ўхілу. З яшчэ большай рашучасьцю трэба працягваць растлумачэньне карэннаму апартунізму, з яшчэ большай энэргіяй трэба рэ-агаваць на кожнае нанкрэтнае яго пра-ўленьне, з яшчэ большай рэаксы-цыю выкрываць сутнасьць яго «ста-рытычных» спроб рэвізаваць ленын-скую лінію партыі, бо правы ўхіл ня толькі ня знішчаны, але ён уступіў у наступны этап свайго разьвіцьця.

Зраз справа ня толькі ў ска-жэньнях партыйнай лініі—скажэньні партыйнай лініі арганізацыямі наглядзіліся і раней. Справа ў тым, што цяпер прабуюць «стэрытычна» ўгрунтаваць скажэньне клясавай лі-ніі.

Правы апартуністыя замест таго, каб выхоўваць партыйныя масы ў сьведомасьці таго, што дыктатура пралетарыяту ёсьць упартая барацьба, крывавае і бяскроўнае, гвалтоўная і мірнае, ваенная і гаспадарчая, падагагічная і адміністрацыйная су-проць сіл і традыцыі старога грамадства, спрабуюць выявіць Леніна перад партыйнай масай і усёй рабочай клясай нейкім апосталам грамадзкага сьвету; курс партыі на ін-дустрыялізацыю—як палітыку, што скачваецца да тракцізму, як палі-тыку, што вядзе да расколу дзьвёх кляс. Апартуністыя спрабуюць аб-вінаваціць партыю ў тым, што яна адступае ад ленынскай лініі і ленын-скіх наказаў; яны падміняюць ленынізм новай апартуністычнай тэ-арыяй.

Партарганізацыі павінны скары-стаць багатую практыку большавіц-кай гісторыі, вялікую практыку ба-рацьбы апошніх год супроць трак-цізму, каб правільна і сваячасова выкрываць правую небясьпечку. Ня толькі ня спыняючы, але ўсямерна ўзмацняючы ідэювую барацьбу су-проць правага ўхілу, партарганіза-цыі ў той-жа час ня могуць адмо-віцца ад уяваваньня мер узьдзеян-чэньня, што вынікаюць з патраба-ваньняў партдысцыпліны да тых, хто не ламае і хто прабуе свае ня-правільныя погляды прасоўваць у практычную дзейнасьць, даручаную яму партыяй. Для таго, каб рэзка і з усёй вострасьцю паставіць пе-рад партыйнымі масамі пытаньне аб далейшай, яшчэ больш глыбокай і яшчэ больш напружанай барацьбе супроць правага небясьпечна, трэба таксама рэзка і востра ўдарыць па прымірэнстве, згляджаньні сут-насьці прынцыповых разыходжань-няў, па спробах зьмяніць прынцы-повую барацьбу пытаньнем аб уз-аемаадносіннях асоб. Прымірэнствам зьнішчыць разгалосіць нельга. Раз-галосіць можна зьнішчыць сапраў-най большавіцкай крытыкай з боку партыі ўсякіх апартуністычных спроб рэвізаваць ленынізм, пераг-лядаць паставы 15 зьезду і толькі сапраўды большавіцкім прызнань-нем сваіх памылак з боку тых, хто іх зрабіў. Гэта крытыка ўзбройнае асноўнымі кадрамі, выхоўвае масы. Партыйным масам, загартаваным у гарне барацьбы супроць хістаньняў у палітыцы, ня страшны і не не-бясьпечны абходы тых пазасобных членаў партыі, якія ня могуць знайсці ў сабе мужнасьці прале-тарскіх рэвалюцыйнага, каб пры-знаць і выправіць свае памылкі.

(«ПРАВДА»).

СЬПІНОЮ ДА ПАСЕЎНАЙ КАМПАЊІ

НЕ СЬПЯШАЮЧЫСЯ, ПАБЮРАКРАТЫЧНАМУ ІДЗЕ ПАДРЫХТОЎКА ДА СЯЎБЫ Ў САЎГАСАХ

УДРЫЦЬ ПА КУЛАЦКАЙ АГІТАЦЫІ СУПРОЦ АЧЫСТКІ НАСЕННЯ НА ГОМЕЛЬШЧЫНЕ

Абломаўшчына ў саўгасах

Урад і партыя далі рах дырэ-ктыву аб правядзеньні выдасьчэнай пасеўнай кампаніі. Толькі сваячо-свае і дакладнае выкананьне гэтых дырэктываў можа забясьпечыць поў-ны посьпех вахоў па ўраджаі. Павлічэньне насеву на 7 проц-цантаў і павялічэньне ўраджай-насьці на 3 проценты—гэтыя два найважнейшыя заданьні, якія за-раз паставлены перад усёй краі-най, змогуць быць выкананы пры максымальным ажыццяўленьні сіл іх выведаных арганізаў, якія готу ра-боту непазрэда праводзяць, так і усёй савецкай грамадзасці. Галоў-найшую ролю ў гэтай справе па-вінны адыграць невялікія высокія партыяў. Ад іх рэстаров-насьці, умовнага адрозьнічэньня за справу, шмат у чым залежыць посьпех правядзень-ня пасеўнай кампаніі.

Падрыхтоўка да веснавой пасеўнай кампаніі ў саўгасах Беларусі ідзе надзвычайна дрэ-тна. Большасць саўгасаў дэз-туль яшчэ ня выканала задань-ня па ачыстцы насення.

У некаторых саўгасах Магілёў-скай аругі дагэтуль яшчэ ня скон-чана маладэца. Амаць пі ў адным саўгасе на вытворчых нарадах плян правядзеньня пасеўнай кам-паніі да гэтага часу не абгавор-ваўся.

У саўгасах наглядзецца поў-ная сьпячка і неэаўважэньне важнасьці задач аб сваячасо-в і падрыхтоўцы да сьвубы.

Ясна, што пры такіх адносін-ках да справы ў саўгасе, аб дапамозе навуковаму сялян-ству зусім ня думалі.

Ніводзін з абсьледаваных саў-гасаў не прыступіў яшчэ да ачысткі сялянскага збожжа. Аднае, што зрабілі саўгасы і то ня ўсюды, гэта правядзеньне да-кладу ў вядзельны вёсцы ў бліжэй-шай вёсцы. Вось і усё. Далей гэ-тага не пайшлі.

Трэба адзначыць таксама слабую культурна-аграмаічную работу ся-род персанаду саўгасу.

Наступная важная задача—гэта рамонь сельска-гаспадарчага інвэн-тару. І ў гэтай справе ў саўгасах яшчэ нічога не зрабілі. У саўгасах Завалоччы, Івань, Высокае, Боркі і інш. да рамонту сельска-гаспа-дарчага інвэнтару яшчэ ня пры-ступілі. Ва многіх саўгасах трактары і плугі патрабуюць напільнага рамонту, не ка-лімаўся і ах'ажджае.

Вось некалькі характэрных ры-сак, якія маюцца, ля Бельсаль-траст ажыццяўляе кіраваньне саў-гасамі ў справе палітычнай і ах'ажджае.

Вось некалькі характэрных ры-сак, якія маюцца, ля Бельсаль-траст ажыццяўляе кіраваньне саў-гасамі ў справе палітычнай і ах'ажджае.

Пастанова аб'яднанага пасяджэньня прэзыдыу-му ЦКК КП(б)Б і калегіі НК РСГі аб чыстцы савецкага апарату

Усім установам, якія абавязаны ўвесьці працоўныя сьпісы на служ-бачых, поўнасьцю закончыць гэта ў працягу месячнага тэрміну.

НКПрацы і яго органы на месцах правядуць правэрку выкананьня з прыцягненьнем да адназначэньні кі-раваньня тых устаноў, у якіх ня бу-дзе поўнасьцю закончана ўвядзень-не працоўных сьпісаў.

Абавязак маркаматы і рэспублі-канскія (цэнтральныя) органы разам з рэспубліканскімі ўстановамі павінны

чэбна-практычных курсаў для тэрмі-новай падрыхтоўкі на іх рабочых, сялян і беспрацоўных, маючы на ўвазе як тэрміновую падрыхтоўку вылучэньцаў на адказную работу, так і падняцьце кваліфікацыі тэхніч-ных працоўнікоў з беспрацоўных.

Распрацоўку гэтых пытаньняў з прадстаўленьнем поўнага і даклад-нага праекту ажыццяўленьня ўсім ведамствам закончыць у працягу аднаго м-ца.

Старшыня ЦКК і

На доле нашых саўгасаў у па-ходах за ўраджай выпадае яшчэ на-важная задача. Саўгасы павінны быць у першых радох барацьбітоў за ўраджай, яны сваёй работай павінны паслужыць прыкладам для сялянскага насельніцтва, саўгасы павінны таксама ара-біць практычную дапамогу ад-сталай сялянскай гаспадарцы.

Па Беларусі плошча лравых па-севаў у саўгасах павінна павялі-чыцца ў бягучым годзе з 22 да 24 тысяч гектараў.

Яшчэ саўгасы Беларусі рыхту-юцца да пасеўнай кампаніі, да вы-кананьня ўрадовых дырэктыв.

Перад намі цэлы рад астаў аб-сьледаваньня саўгасаў у Бабруцкай і Магілёўскай аругах. Аб арганіза-цыі і кіраваньні саўгасамі ў гэтых аругах.

Трэба адзначыць таксама слабую культурна-аграмаічную работу ся-род персанаду саўгасу.

Наступная важная задача—гэта рамонь сельска-гаспадарчага інвэн-тару. І ў гэтай справе ў саўгасах яшчэ нічога не зрабілі. У саўгасах Завалоччы, Івань, Высокае, Боркі і інш. да рамонту сельска-гаспа-дарчага інвэнтару яшчэ ня пры-ступілі. Ва многіх саўгасах трактары і плугі патрабуюць напільнага рамонту, не ка-лімаўся і ах'ажджае.

Трэба адзначыць таксама слабую культурна-аграмаічную работу ся-род персанаду саўгасу.

Наступная важная задача—гэта рамонь сельска-гаспадарчага інвэн-тару. І ў гэтай справе ў саўгасах яшчэ нічога не зрабілі. У саўгасах Завалоччы, Івань, Высокае, Боркі і інш. да рамонту сельска-гаспа-дарчага інвэнтару яшчэ ня пры-ступілі. Ва многіх саўгасах трактары і плугі патрабуюць напільнага рамонту, не ка-лімаўся і ах'ажджае.

Трэба адзначыць таксама слабую культурна-аграмаічную работу ся-род персанаду саўгасу.

Наступная важная задача—гэта рамонь сельска-гаспадарчага інвэн-тару. І ў гэтай справе ў саўгасах яшчэ нічога не зрабілі. У саўгасах Завалоччы, Івань, Высокае, Боркі і інш. да рамонту сельска-гаспа-дарчага інвэнтару яшчэ ня пры-ступілі. Ва многіх саўгасах трактары і плугі патрабуюць напільнага рамонту, не ка-лімаўся і ах'ажджае.

Трэба адзначыць таксама слабую культурна-аграмаічную работу ся-род персанаду саўгасу.

Наступная важная задача—гэта рамонь сельска-гаспадарчага інвэн-тару. І ў гэтай справе ў саўгасах яшчэ нічога не зрабілі. У саўгасах Завалоччы, Івань, Высокае, Боркі і інш. да рамонту сельска-гаспа-дарчага інвэнтару яшчэ ня пры-ступілі. Ва многіх саўгасах трактары і плугі патрабуюць напільнага рамонту, не ка-лімаўся і ах'ажджае.

2-гі дзень выбараў у Менгарсавет

Выкааць завет Ільліча, паслаць у гарсавет перадавых рабочых, вытрыманых барацьбітоў за камунізм

21-га лютага ў гарсавет выбраны 10 дэпутатаў і 4 кандыдаты

Чырвонаштанартны „Бальшавік“ на выбарах

Рабочыя гарбарні „Бальшавік“ у чачнер, дзень выбараў у гарсавет, не працавалі.

На вуліцы Локерта зайграў аркестр. За ім выдзігалася доўгая калёна рабочых, вал якую на чырвоных палотках ўзвыліся розныя лозунгі. Гэта 600 рабочых з Чырвонаштанартнага „Бальшавіка“ ідуць на выбары ў гарсавет.

Грамадзі пакіне дэпутатам. Прагаласавалі ў аснову прыйшлі адзінгодна. Захмузда вялі, пасылалі дадаткі да наказу. Рабочыя „Бальшавіка“ патрабуюць ад новага гарсавету наступнага:

- Трэба ўзмацніць тэхнічны нагляд за будаўніцтвам новых будынкаў.
- Дачы ў карміцельна нова-побудаваных кватэрах, неабходна абавязкова прытрымлівацца вясёлага прынцыпу.
- Прыватных домаўласнікаў, за спячваліне в кватэраў павышавалі

кватэраў павышавалі да суровай адказнасці.

Дадаткі да наказу пасылаліся настолькі актыўна, што не паспявалі іх запісваць.

— Высліць з рабочых рабнаў розныя разліжымы абшчыны і секты.

— Ляхаўскую сямгагу вбраць пад школу для дзяцей, ае нават і отарыя жала напедваоць.

— Узмацніць савітарам нагляд за доарамі ЖАКТ’аўскіх і прыватных будынкаў.

У гарсавет гарбарні абралі 5 дэпутатаў, з іх беспартыйнага рабочага Дычанка, жанчыну - работніцу Шахаману, членаў КП(б)Б Пасыкоўскага і Дубоўскага і члена КСМ тав. Смаля.

Кандыдатамі абраны — беспартыйны тав. Паўлукан і член КП(б)Б т.в. Мілюкоўскі.

Малітвенныя дамы—пад культ. ўстановы (2-гі працкалэктыў абутнікаў)

Рабочыя 2-га працкалэктыўу абутнікаў амаль усе прыйшлі на выбарчы сход. З 115 чалавек не выявіліся толькі 7 і то па хвароба. Наказ гарсавету прывяты поўнасьцю за выключаннем пункту аб павышэньні кватэраты. Рабочыя ўнеслі такія дадаткі да наказу:

- Выпусьціць пазыку на будаўніцтва новых дамоў.
- Пераабсталяваць пустыя крамы і магазіны пад кватэры для рабочых.
- Павялічыць кантроль над будаўніцтвам і палепшыць якасьць яго.
- Ва што-б там ня стала порадаць наш працкалэктыўу гаспадарчаму органу—на рабавалі рабочыя,—ён досыць акрэпішы і аб гэтым ужо даўно была пастанова гарсавету.

— Павясьці барацьбу з пратэцкывізмам у больніцах, каб усіх хворых абслугоўвалі роўна і ня было любічыкаў.

— Адкрыць у Менску яшчэ адну платную дыягностычную стацыю.

— Узьняць пытаньне аб скармстаньні малітвенных дамоў для культурных патрэб рабочых. Асабліва гэта адносіцца да сынагог па Школьнай вуліцы, якія амаль што залупаставалі.

У новы гарсавет рабочыя абралі: дэпутатам Тылевіча і кандыдатам Влічэку. Тав. Тылевіч—актыўны рабочы і рабкор газэты „Акцябр“, а Влічэка—дэжабізнаваы чырвонаармеец.

Дзсяткі практычных прыпацоў (Эльвод)

А 5-й гадзіне, пасля работы, у клубе „Эльвод“ вялікае ажыўленьне. Гэта рабочыя напрыходзілі на выбарчы сход. Усёго зьявілася 200 чалавек. Ня прыйшлі толькі тыя, хто быў хворы, альбо ня мог хінуць работы. Пасля ўступнага слова члена выбарчага камісіі т. Алейнікава, агулашаюцца наказ полаву гарсавету.

Выбарчыя ўносяць шмат дадаткаў да наказу. Трэба зараз-жа выслаць увесь непрацоўны элемент з жантаўскіх будынкаў. Скорэя даламога павінна быць палепшана.

Рабочыя ўносяць новы пункт аб выпуску жылывае пазымі, якую трэба цалком пусьціць на пабудову кватэр для рабочых.

Трэба напраніць у горадзе трактары, забрукаваць вуліцы акраім гораду, раввесьці электрычныя ліхтары і інш. Антыражлігійнаа прапаганда павінна быць увесена у плян работы новага гарсавету.

Трэба палепшыць работу 7-й антэкі, якая абслугоўвае эльвадоўцаў.

У склад новага гарсавету аднагалосна абраныя т. Алейнікаў, дырэктар Эльводу і тав. Пасыкоўскі, беспартыйны рабочы.

У Беларускай Акадэміі Навук

Выдаваньне тэрміналёгічных слоўнікаў

Інстытут навуковай мовы да апошняга часу выпусьціў 19 слоўнікаў і тэрміналёгіяў з 30 тыс. слоў-тэрмінаў. Выдзілі з друку слоўнікі па элемэтарнай матэматыцы, агульнай хэміі, лясных тэрмінах, бухгалтарскіх тэрмінах, с-гаспадарчых, музычных і іншых.

Рыхтуецца яшчэ рад слоўнікаў—па фізыцы, расьлінагадоўлі і г. д.

Зборнік беларускіх народных песень

Этнаграфічная матэра Акадэміі Навук сабрала каля тысячы беларускіх народных песень і мэлэды, запісаных у Савецкай і Заходняй Беларусі. У мінулым годзе быў выпушчаны першы зборнік народных песень. У сучасны момант рыхтуецца зборнік з 50 калядных песень. У зборнік увайдзе значная частка такіх песень, якіх да гэтага часу нідзе ня былі надрукаваны.

Распрацоўка літоўскае мэтрыкі

Вшчаў з друку другі том „Беларускага архіва“, у які ўваходзяць матэрыялы з 16-й кнігі літоўскае мэтрыкі па гісторыі Віцебшчыны і Палаччыны. Гэтыя дакумэнты маюць надзвычайную каштоўнасьць для вывучэньня старага Беларускага права і гісторыі Усходняй Беларусі першых гадоў 16 стагодзьдзя.

СУД

Справа хуліганаў антысэмітаў

Пасля паказаньняў надлюдных, суд пачаў данытваць сьведак. Усе 22 сьведкі—рабочыя пабудовы ўнівэрсытэцкага гарадка, характарызаваюць Валынец і яго кампанію, як хуліганаў, якія тэрарызавалі рабочых.

Сьведкі: Лабанаў, Зейдаль, Шпакоўскі, Гелер, Падліўкін расказваюць суду аб «рабеце» Валынца і яго кампаніі. Валынец ніколі ня мог прабеці німа зурра-рабочага, каб ня вылаць яго «жыдоўскай мордай» і ня выпяць.

Рабочага Гелера Валынец так зьбіў, што ён ша працагу 10 дзён ня мог прыйсьці на работу. Зьбіваў ён і іншых рабочых-зурраў.

Сьведкі ў сваіх паказаньнях абмалююць перад судом хуліган-

скую дзейнасьць В. Валынца. Даставалася ўсім, хто выступаў супраць яго. Так, рабочы Лабанаў быў усякай прычыны, быў пабіты ў стадоўцы; Валынец пабіў і рабочага Падліўкіна, які заступіўся за Лабанава. Міліцыянер арыштаваў Валынца; цёплая кампанія разброіла міліцыянера і аслабіла хулігана.

Выявілася, што Валынец мае за сабою «багатае» мінулае, што ён не навічок у хуліганскіх справах. Валынец 4 разы быў пад судом і 7 раз арыштоўваўся за хуліганства, п’янтства і антысэмітызм.

Пасля допыту сьведак выступіў пам. пракурора Юрашкевіч, які патрабаваў суровага пакараньня хуліганаў, асабліва Валынца.

Самалёт і танк павінны быць пабудаваны да дня друку

Чацьвертаў Усеаюнаўнаа нарада рабселькоркаў у адназ на небяспэку вайны, якую рыхтуюць напідалісты, пастанавіла распачаць збор сродкаў на пабудову танку імя Ульянавай і самалёту «Рабселькор» і да дня друку пабудавачь іх. Што-ж мы маем на сёньнішні дзень? Рабселькорскі аддзел газэты «Зьвязда» распачаў работу адразу-ж пасля ўсеагульнай нарады і агульна-гарадзкі сход рабкоркаў у Менску пастанавіў пачаць

збор сродкаў. Насыценгазэты і рэдакцыі пачалі праз выклікі зьбіраць сродкі. У сучасны момант ужо сабра-на каля 1.000 руб. Працаўнікі рэдакцыі «Зьвязда» ўнеслі 26 руб. Паказаных выніках удалося дасягнуць дзякуючы арганізацыі калектыўных узносаў. Напрыклад, калектыў рабкоркаў і чытачоў гарбарні «Бальшавік» сабраў 346 руб.

Калі мы зьвернемся і паглядзім, што зрабілі другія рэдакцыі цэнтральных газэт і акруговых, а таксама насыценгазэты па ўсёй Беларусі, дын трэба сказаць, што вельмі мала, а некаторыя нават і нічога не зрабілі. Рад менскіх і акруговых газэт арганізавалі ў сябе ў рэдакцыях збор сродкаў. А калі дзе і праводзіцца збор сродкаў арганізацыя яго, дын набы-вае персанальны мэтад. У зборы ня прымаюць удзелу ў цэлым калектыўны рабселькоркаў і чытачоў насыценгазэт, а толькі павасобныя таварышы. Такім мэтадам арганізацыі збору сродкаў блізумоўна задачы ня выканаш, а калі дадаць яшчэ да гэтага пасыўнасьць некаторых газэт, дын перад намі паўстае небяспэка, што да дня друку (5 мая) мы не пабудуем самалёту і танку.

Трэба зрушыць працу. Зараз-жа распачаць калектыўны збор сродкаў, узварушыць рэдакцыі насыценгазэт, а цэнтральныя і акруговыя газэтам перамагчы сваю пасыўнасьць у гэтай рабоце.

М. ЛАУНЕТ.

На пабудову самалёту „Рабселькор“ і танку імя М. І. Ульянавай

Рэдакцыя насыценгазэты ГРУПКОМУ № 4 агулу саўгандзельскаму (Менск) ад імя рабкоркаў і чытачоў газэты ўносьць 28 руб.

Выклікаем рэдакцыі наступных насыценгазэт: МЕНСКАГА СЬПРТА-ГАРЭЛАЧНАГА ЗАВОДУ („Ерш“), БЕЛСЕЛЬСАЮЗУ і ГРУПКОМУ № 2 агулу саўгандзельскаму.

Рэдакцыя насыценгазэты „ПУШЕЦ“ мясцомаму № 2, МБВ чыг. таварнай, па вяліку рэдакцыі гарбарні „БАЛЬШАВІК“ ад імя рабкоркаў і чытачоў газэты ўносьць 21 руб. 71 к.

Выклікаем рэдакцыю МЯСЦКОМУ

ПАВЕДАМЛЕНЬНІ

— 1. 24 га лютага, а 12 гадзіне ра- ніды адбудзецца нарада жанарганіза- тарэў ячэй у памяшканьні менадзэ- лу Менансугкому (Энгельса, 28, вакоя 14) па вытаньні аб арганізацыі саві- тарнай друшчыны.

Яўна ўсіх атрымаўшых абсьветкі абавязкова.

2. У нідзелю, 24 лютага, а 7 гадзі- не ўвечары, у зал акрэман’ама ад- будзецца ўрачыстае пасяджэньне дэ- легатам аумосна в работніцамі пры- сьвечанае 11-цігодзьдэю Чырвонай арміі.

Пасля ўрачыстай часткі пастановае. Дэлегаткі ўваходзяць па дэлегацыі кніжках, усе іншыя па бізгах, розда- ных у РН.

— МАКК просіць зьвязіцца па па- сяджэньне парттройкі, якое ад’удзед- ца 4-11, а 6 з вал. гадз. увечары ў памяшканьні нацыянальн АНК (Энгель- са, 28) наступных таварышоў: Цыры- ня У. Н. (яч. 1-й больніцы), Шадко К. А., (яч. Белдзяржніно), Горсманна А. І. (яч. п.-н. абутнічаў), Манарэвіча Я. Д. (яч. Белдзяржніно), 5. Вінагра- дава А. А. (яч. сталовых МЦРК), Фе- дарава С. С. (яч. Белдзяржніно), Кузьменкова Я. М., (яч. зав. дравя- апрацоўшчыні), Шырабацоўскага А. Ф. (яч. шпалернай ф.-ні), Дзягцева В. М. (яч. зав. дравяапрацоўшчыні), Партно- ва І. Б. (яч. 1-й друкарні) Ляховіч Ю. А. (Барысаўскі гарком), Ля- коўскага В. Т. (яч. міліцыі), Цэхаво- віча Р. Р. (яч. Эльводу).

Павядаана, каб на пасяджэньне парт- тройкі зьвязіліся савітары тых ячэй, членаў і кандыдатаў якіх выклікаюць на пасяджэньне парттройкі.

Яўна абавязкова.

— ПУШКІНСКАЯ БІБ-КА. Сёньня, 23 лютага, а 7 гадз. увеч., у памяш- каньні біб-кі—1 наверх адбудзецца ве- чар-сход чытачоў і бібпрацаўнікоў Пушкінавай біб-кі з во адзалежыні ПРЫСЬВЕЧАНЬНІ ХІ ГАДАВІНІ ЧЫР- ВОНАЙ АРМІІ.

Даклад на гэту тему зробіць т. Сі- дэр. Пры біб-ке арганізавана выстаў- ка в’ёнавай літаратуры. Уваход воль- ны.

— ДОМ АСЬВЕТЫ. Сёньня, 23 лю- тага, а 5-й гадз. увечары, адбудзецца зачынены сход ячэйні КП(б)Б Прац- асьветы.

— У суботу, 23 лютага, а 6 гад. увеч- ары ў лясніскім габіёне Камеузу, ад- будзецца пасяджэньне фракцыі Т па наркыстэх БССР. Яўна ўсіх камуні- стых—членаў Т-ва, усіх ськількі абавяз- кова, у нараду парткамп’янаіа.

Францыя праўленьня Т-ва.

— У нідзелю, 24 лютага 1929 г., а 1-й гадзіне дын ў памяшканьні НКК (Галоўліт), адбудзецца пасяджэньне Выканбюро Шэфтаварыства Працасьветы. Запрашаюцца савітары групно- маў і мяйценомаў, а таксама ўпаўна- ваваныя па шэфтрацы.

— У нідзелю, 24 сьнежня, а 7-й гадзіне увечары ў польонім клубе Імя Р. Люксембург масавы вечар, прысьвечаны 11-годзьдэю Юнааньня Чырво- ной арміі.

Пасля дачладу ніко-наацэрт.

— 23 лютага, а 7 г. увеч. у па- мяшканьні Кастрычнікавага райкому МОП’у пасяджэньне прэзыдыуму.

Просьба да ўсіх членаў прэзыдыуму і квалітэту зьвязіцца сваеаааааа.

— У нідзелю а 11 гадзіне раніца будучь правядзены заняткі пусцаў ячэй- новага парткамп’яна (Дом Савінаа від- лоўнай в.і.л).

Тамы завяткаў наступныя:

- 1) Праца парт’чэак сродк жывіць Завіткі праводзіць т. Кромер.
- 2) Зьмест і м мэды працы забрах- нотных таварыстваў. Завіткі праводзіць т. Каліш.

АПА Шев. АК КП(б)Б.

ВЫШЛА З ДРУКУ, РАССЫЛАЕЦЦА ПАДПІСЧЫКАМ І ПАСТУПІЛА У ПРОДАЖ

ПОЛЫЯ

БЕЛАРУСКАЯ ШТОМЕСЯЧНАЯ ЧАСОПІСЬ ЛІТАРАТУРЫ ПОЛІТЫКІ ЭКОНОМІКІ ГІСТОРЫІ КРЫТЫКІ

№ 1 1929

ПРОЗА: Гушчэ Гарэс—На „Святой Зямлі“. Вайскоф Ф.— Бадай што парадны конь. Родзевіч Л.—Ня вытрымаў.

